



11 МАЯ 2007 г. ПЯТНІЦА

№ 85 (25950)

Кошт 400 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

# ЗВЕЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

## АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ЗАКЛІКАЎ ЗАХАВАЦЬ ПАМЯЦЬ ПРА ПОДЗВІГ САВЕЦКАГА НАРОДА І НЕ ДАПУСЦІЦЬ СКАЖЭННЯ ГІСТОРЫІ

*Звязда - 90: аглядаем агляды*

### НАДЗЕЙНАЯ АПОРА БЕЛАРУСКАГА СЛОВА

Ройна 90 дзён застаецца да юбілея роднай газеты. Сёлета 9 жніўня «Звязда» будзе святкаваць сваё 90-годдзе. Падзеі амаль што цэлага веку былі адлюстраваныя на старонках нашай газеты. Гісторыя «Звязды» пісалася разам з гісторыяй краіны. І калі склаці падшыўкі газеты за ўсе гады, то можна атрымаць хіба не самы падрабязны падручнік па вількаму перыяду гісторыі Беларусі, у якім ёсць і надзеі на лепшую долю, і рашучы абраныя сваё зямлі, і больш ад вярных страт, і жаданне жыць, нараджаць дзяцей, ствараючы агульную будучыню. Усё тое, дзеля чаго выданне прыйшло да свайго чытача, з чым існавала і жыве сёння.



Міхай ШЧУКІНКА, прафесар, доктар філалагічных навук, узнагароджаны двама медалямі «За адвагу».

«Звязда» чытаю ўвесь час, лічу яе самай лепшай беларускай газетай, якая сёння застаецца надзейнай апорай беларускага слова. Яе цікава чытаць, таму што журналісты там працуюць вельмі прафесійна, умеюць адчуць тэму, грунтоўна яе раскрыць. Хацеў бы ім пажадаць поспеху ў працы і натхнення. Каб у «Звяздзе» з'яўлялася больш цікавых, жанравых публікацый. Вы адлюстравалі штодзённае жыццё Беларусі, прадаўшы поспехі, надзеі на лепшае будучае — і робіце гэта пераканаўча. Мае шчырыя віншаванні ўсім «звяздоўцам» і іх адданым чытачам.

Ларыса ЦІМОШЫК.

#### Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 220 Аб зацвярджэнні Дзяржаўнай праграмы на барачыбы з карупцыяй на 2007—2010 гады

У мэтах забеспячэння планавання і каардынацыі дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый у сферы барацьбы з карупцыяй паставіліся:

1. Зацвярдзіць прыкладзеную Дзяржаўную праграму на барачыбы з карупцыяй на 2007—2010 гады (даalej — Дзяржаўная праграма).
2. Вызначыць дзяржаўнымі заказчыкам Дзяржаўнай праграмы Пракуратуру, Міністэрства ўнутраных спраў, Камітэт дзяржаўнай бяспекі, якія ў межах сваёй кампетэнцыі ажыццяўляюць кантроль за яе выкананнем.
3. Ускладзіць функцыі каардынацыі Дзяржаўнай праграмы на Міжведчасную камісію па барацьбе са злчыначнасцю, карупцыяй і наркаманіяй пры Саўеце Бяспекі Рэспублікі Беларусь, якія:

- каардынаваць дзейнасць дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па выкананню мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы;
- ажыццяўляць ўзаемадзеянне з дзяржаўнымі заказчыкамі Дзяржаўнай праграмы ў ходзе рэалізацыі яе мерапрыемстваў;
- штогод да 15 сакавіка інфармаваць Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб ходзе выканання Дзяржаўнай праграмы за мінулы год.
- Фінансаванне мерапрыемстваў Дзяржаўнай праграмы ажыццяўляецца ў межах сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадуваляемых на ўтрыманне адпаведных дзяржаўных органаў і іншых арганізацый.
5. Гэты Указ уступае ў сілу з дня яго афіцыйнага апублікавання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. ЛУКАШЭНКА.

7 мая 2007 г., г. Мінск.

### Юань стане адной з рэзервовых валют...

Мы павінны пашырыць сферу валют, якія можам прымяняць, каб забяспечыць захаванасць, беспяку і ліквіднасць нашых рэзерваў, — паведаміў на сустрэчы з журналістамі старшыня Нацыянальнага банка Беларусі Пётр Пракаповіч, адказаўшы на пытанне карэспандэнта «Звязды» наконт таго, ці будзе змяншацца доля долара ў рэзервах нашай краіны.

У прыватнасці, кіраўнік галоўнага банка патлумачыў, што той час, калі адной рэзервай валюты рэспублікі быў долар, мінуў. Краіна паступова адыходзіць ад гэтага, улічваючы, апроч усяго, і рэаліі, якія існуюць на валютных рынках. «Так, — адзначыў Пётр Пракаповіч, — доля долара ў золатавалютных рэзервах паступова памяншаецца. І гэта натуральна, таму што памяншаецца доля гэтай валюты і ў нашых знешнеэканамічных сувязях. Доля ж еўра павялічваецца». Паводле слоў галоўнага банка, зараз спецыялісты Нацбанка прапаруюць пытанне з банкірамі КНР наконт таго, што з цягам часу і кітайскі юань будзе лічыцца рэзервай валюты нашай краіны.

Не выключана і тое, што ўжо ў другім квартале гэтага года Беларусь атрымае суверэнныя крэдытныя рэйтынгі. Прычым значэнне гэтага рэйтынгу, які спадзіцца ў галоўным банку краіны, будзе адпавядаць стану эканомікі рэспублікі. Прынамсі, на думку Пятра Пракаповіча, рэйтынг, які атрымае Беларусь, «паўнен быць станоўчым», — упэўніў кіраўнік Нацбанка. Яшчэ адно актуальнае пытанне, якое ўздымалася на сустрэчы, датычылася стаўкі рэфінансавання. Апошняя, якая мяркуюць у Нацбанку, павінна да канца года знізіцца да 9 працэнтаў гадавых (гэта адпавядае верхняй мяжы прагнозу) з сённяшніх 11 працэнтаў. А вось пра тэрмін, калі гэта будзе зроблена, Пётр Пракаповіч сказаў наступнае: зніжэнне абдуваецца тады, калі сярэднямесячны ўзровень інфляцыі ў Беларусі складе 0,6 працэнта. Між іншым, на выніках студзеня — красавіка сярэднямесячны ўзровень інфляцыі склаў 0,7 працэнта.

На 1 мая гэтага года золатавалютныя рэзервы Беларусі ў нацыянальным вызначэнні перасягнулі мяжу ў 2 мільярд долараў ЗША і склалі 2 мільярд 18 мільярд долараў. «На стварэнне першага мільярдна запасаў у нас пайшло 7 гадоў, — праінфармаваў галоўны банкір. — Другі мільярд мы назапасілі за 3 гады, а трэці будзем імкнуцца стварыць у яшчэ больш сціслы тэрмін. Гэтыя тэрміны могуць скараціцца яшчэ ў 2 разы», — сказаў ён. Дарэчы, залаты запас за чатыры месяцы гэтага года папоўніўся ўжо на 800 кілаграмаў і дасягнуў 26 тон.

Ігар ШЧУЧЭНКА.



9 мая 2007 г. Гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна». На ствале старога немецкага танка.

### Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 9 мая па традыцыі прыняў удзел ва ўрачыстых мерапрыемствах з нагоды Дня Перамогі — святочным шэсці ветэранаў і ўскладанні вяноў да манумента Перамогі ў Мінску.

Удзельнікамі шэсця, якое сабрала амаль 6 тыс. чалавек, сталі таксама вышэйшыя службовыя асобы, прадстаўнікі дзяржаўных органаў, грамадскіх арганізацый, СНД, дыпламатычнага корпуса, духавенства, ваеннаслужачыя, воіны-інтэрнацыяналісты, моладзь, замежныя госці.

«Гэтыя так званыя змагары за дэмакратыю апіраюцца на дэструктыўныя сілы ўнутры дзяржаў. Спробы зрабіць «каляровую рэвалюцыю» не раз ажыццяўляліся і ў адносінах да спайноўнай Беларусі. Аднак у нашай краіне гэта падрыўная тактыка атрымала дастойны адпор з боку беларускага народа», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Мудры і мужны беларускі народ зрабіў свой выбар на карысць міру і стабільнасці, і ніхто не зможа прымусіць нас збочыць з выбранага шляху, перакананы Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў Беларусі прымаюцца неабходныя меры для абароны незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці краіны, аховы рэспубліканскай дзяржавы. «Нашы Узброеныя Сілы разам з брацкай Расіяй гатовы дастойна адказаць на любыя пагрозы і выклікі XXI стагоддзя», — сказаў ён.

«Дзяржава гэта святая Жыцця, сімвал бессмертнасці падзвігу абаронцаў роднай зямлі, якія адстаялі свабоду і незалежнасць наймаверна дарогай цаной. Сёння мы адзначаем 62-ю гадавіну Перамогі над нацыскай Германіяй. Гэта свяшчэнная дата не толькі для нашага народа, але і для ўсяго чалавечства. Нельга забываць, што гітлераўскія агрэсары імкнуліся да сусветнага панавання. Асабліва жорстка зверствы яны чынілі на землях славянскіх народаў, асуджаны на рабства і фізічнае знішчэнне мільёны людзей», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт нагадаў, што менавіта на беларускэй зямлі безадмыслова гітлераўская ваенная машына ўпершыню дала збой. «На барацьбу з захопнікамі ўзняўся кожны, хто мог трымаць зброю, — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. — Гэта вайна стала ўсенароднай, сапраўды Вялікай Айчыннай. У радах Чыронай Арміі на ўсіх франтах ваявалі паўтара мільёна ўраджэнцаў рэспублікі. У шэрагі народных месціўцаў і падполшчыкаў сталі каля паўмільёна чалавек». Ужо да канца 1943 года пад кантролем партызан знаходзілася палавіна тэрыторыі Беларусі. Былі створаны дзесяткі партызанскіх зон, свабодных ад ворага.

«Мы помнім, якія ахвяры панесла Беларусь. У агні вайны загінулі кожны трэці жыхар нашай рэспублікі», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

Разам з тым беларускі лідар падкрэсліў, што далёка не ўсе жадаюць помніць урокі гісторыі. За пасляваенны час у свеце больш як 250 разоў успыхвалі ўзброеныя канфлікты.

«Цяперашнія прэтэндэнты на сусветнае панаванне спрабуюць выкарыстаць вайну ў якасці інструмента знешняй палітыкі. З дапамогай сілы адстойваюць свае геапалітычны і драпежніцкія эканамічныя інтарэсы, душаць тыя дзяржавы, якія сталі на незалежны шлях развіцця», — сказаў Прэзідэнт.

Пры гэтым яны «прыкрываюць сваю агрэсіўную сутнасць ілжывымі словамі аб дэмакратыі, абароне правы чалавека і свабоды», дадаў Аляксандр Лукашэнка. «Дзеянні такіх «міратворцаў» пакаліваюць раскрытыя ранкі ў розных рэгіёнах планеты. Як, напрыклад, у Бывалой Югаславіі, Афганістане і Іраку», — адзначыў беларускі лідар.

«Асабліва трывогу выклікае тое, што з новым размахам раз-



Фота БЕЛТА.

Пасля ўрачыстага ўскладання кветак і вяноў, у якім удзельнічалі дэлегацыі Мінскага аблвыканкома, кіраўніцтва Смаляцкага раёна, моладзь, ветэраны вайны, народ чэшскай вясковым сонейкам, прасторнымі кравідамі, што адраўваецца з вышні Кургана. Дзятва даследавала з усіх бакоў танкі. Тут пастаянна дзейнічае выстава баявых машын Вялікай Айчыннай вайны. Даросля і дзеці неслі да мемарыяла кветкі, што расцілі ў палісадніках.

Затым кіраўнік дзяржавы ў гутарцы з журналістамі падзяліўся ўражанымі ад святкавання Дня Перамогі.

«Самыя галоўныя і асноўныя ўражанні і эмоцыі — гэта тое, што на свяце вельмі шмат дзяцей. У староўшага пакалення гэта свята — у крыві, і нам вельмі хацелася б, каб дзець Перамогі застася ў памяці людзей назаўсёды. Уздзел у свяце вялікай колькасці дзяцей і моладзі — вось у гэтым я бачу пераможнасць пакаленняў», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Пры гэтым Прэзідэнт выказаў думку аб тым, што факты глумлення і пампкі салдат-герояў, што маюць месца ў асобных дзяржавах, ускаліхнулі патрыятычнае пачуццё беларусаў у адносінах да Дня Перамогі.

«Чалавечая памяць такая, што з часам яна прытуляецца. Аднак

сёння сабралася вялікая колькасць людзей. Столькі людзей цяпер на плошчу, як некалі, не заганіш. Але гэтыя звыскі факты, якія мы апошнім часам, на халь, назіраем у суседніх дзяржавах, былых савецкіх рэспубліках, ускаліхнулі ўвесь народ і прымусілі неяк пашыраць паставіцца да свята Перамогі. Людзі адчулі, што гэта свята забірочыць ідзе «наступленне» на Перамогі. І вялікая колькасць людзей сёння на цэнтральнай плошчы Мінска сведчыць аб тым, што гэту Перамогі мы не аддадзім. Мы захаваем тое, што заваявалі нашы дзяды і бацькі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Пры гэтым кіраўнік дзяржавы выказаў перакананне, што цяпер «вельмі шмат увагі ўдзяляецца тым, хто, зносячы помнікі і выкопваючы кошы, глуміцца з памяццю герояў», — лічу, Бог іх за гэта пакарае. Ён ужо іх пакараў, пазбавіўшы памяццю

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

### Упарадкаванне льгот Падтрымка ў «звязцы» з даходамі?

Праект закона аб упарадкаванні сацыяльных льгот плануецца разгледзець у парламенце ў двух чытаннях. Прычым, значны ў гутарцы з карэспандэнтам «Звязды» старшыня Нацбанка, сацыяльнай абароне, справах ветэранаў і інвалідаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Сяргей Камянецкі, гаворка ідзе не аб поўным скасаванні льгот, а аб пераходзе да іх прадстаўлення на прычыны адраснасці — тым, каму гэты від падтрымкі патрэбны ў першую чаргу. Адначасова пачалася падрыхтоўка праекта ўказа аб адраўня сацыяльнай дапамогі, які мае на мэце пашырыць падтрымку грамадзян, якія па аб'ектыўных прычынах не могуць забяспечыць сябе вярным узроўнем жыцця самастойна ці апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Як заўважыў прэс-секратар Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Галіна Трафіменка, забяспечыць такую падтрымку ў поўнай меры цяперашняя сістэма льгот не ў стане. Зараз льготатам карыстаюцца практычна дзве трэці беларусаў. У той жа час асноўная сума льгот ідзе ў хатня гаспадаркі з больш высокімі даходамі.

Сяргей ГРЫБ.

### Нацыянальная камісія па правах дзіцяці адкрывае 15 мая ў Мінску сваю прыёмную

Рэспубліканская прыёмная Нацыянальнай камісіі па правах дзіцяці пачне сваю работу ў Мінску 15 мая ў Міжнародны дзень сям'і. Аб гэтым паведаміў карэспандэнту БЕЛТА міністр адукацыі Аляксандр Радзюко.

Прыёмная будзе размяшчацца ў будынку Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі па адрасу — вул. Кірава, 16, каб № 1, тэл. 227-31-38.

Як адзначыў міністр, члены камісіі адзін раз у месяц будуць праводзіць тэматычныя прыёмы грамадзян. Так, напрыклад, могуць быць закрануты пытанні забеспячэння правой юных грамадзян у сістэме адукацыі або аховы здароўя і інш. Тут таксама будзе прыняты папярэдні запіс грамадзян на прыём. Аднак для вырашэння экстранных выпадкаў у прыёмнай заўсёды будзе знаходзіцца дзяжурны.

Па кансультацыю да спецыялістаў змогуць звяртацца не толькі даросляе, але і самі дзеці, прычым узорот хлопчыкаў і дзячычак не абмежаваны. Прыёмныя ў абласных цэнтрах таксама пачынаюць сваю работу.

### Ва ўрадзе да пачатку касавіцы — лічаныя дні

Сёлета ў цэлым па краіне пастыхаю завершана веснавая пасяўная кампанія, значны ў пасаўжэнні Прэзідыума Савета Міністраў, на якім ішла размова аб ходзе падрыхтоўкі сельскагаспадарчых арганізацый да нарыхтоўкі кармоў і ўборцы ўраджаю ў 2007 годзе, прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі.

Сёлета неабходна стварыць трывалую кармавую базу для жывёлы, выдзеліў яе адну з асноўных задач свайёй галіны міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Леанід Русак. Каб выканаць яе, трэба, перш за ўсё, палепшыць структуру кармавых угоддзяў, унесці пад іх большую колькасць мінеральных угнаенняў, а таксама своечасова і якасна падрыхтаваць да ўборкі тэхніку. У разліку на адну ўзроўню галаву жывёлы сёлета плануецца нарыхтаваць 20 кармоў не менш за 36 цэнтнераў. На сёння завершана с'ябу шматгадовых траў на больш за 400 тысячак гектараў, што складае 82 працэнты ад агульнай плошчы. Экстрэмальныя змовы надвор'я, праўда, некалькі змарудзілі рост траў. Тым не менш, да пачатку касавіцы ў паўднёвых раёнах, заўважыў мі-

нстр, засталіся лічаныя дні. Паводле яго слоў, у паўднёвых раёнах краіны ўборка траў першага ўжо павінна быць завершана не пазней за 20 чэрвеня, у цэнтральных раёнах — 25 чэрвеня, у паўночных — 1 ліпеня. «Вузкім месцам» ўборачнай Леанід Русак назваў праблему недахопу дзельнага палова. Каб зняць яе і не дапусціць зрываў тэрмінаў першай ўборкі траў, сельскім гаспадаркам дадаткова патрабуецца каля 80 мільярд рублёў.

Як было адзначана на пасяджэнні, у гэтым годзе збожжавы і зернебабовыя культуры зоймуць 2381,4 тысячы гектараў, што практычна адпавядае ўзроўню мінулага года. У сельскагаспадарчых арганізацыях маецца 13,4 тысячы збожжаўборачных камбайнаў, з якіх палова — айчынная вытворчасці. Сяргей Сідорскі адзначыў, што тэхніка, якая закупляецца за межамі Беларусі, павінна ісці на высокаўрадлівыя глебы і працаваць шматгадова, складзе 50 і больш цэнтнераў з гектара на працягу двух і больш гадоў. Да таго ж, як падкрэсліў прэм'ер-міністр, у рэспубліцы неабходна ўважліва разглядаць пытанні, якія датычацца збалансаванасці экс-

**белагпромпбанк**  
традыцыя будучага  
ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2006»  
Открытое акционерное общество «Белагпромпбанк»  
сообщает, что 16 мая 2007 года проводится внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме.  
Место проведения — 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3.  
Повестка дня:  
1. Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи.  
2. О внесении изменений в решение Общего собрания акционеров ОАО «Белагпромпбанк» от 20.12.2006, протокол № 13 «Об оказании безвозмездной (спонсорской) помощи».  
3. О приобретении ОАО «Белагпромпбанк» акций СП ЗАО «Банковско-финансовая телесеть».  
4. О вступлении ОАО «Белагпромпбанк» в Международную Конфедерацию Сельскохозяйственного Кредита (СИСТА).  
Дата составления списка лиц, имеющих права в составе собрания, — 10 мая 2007 года.  
Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в учреждение ОАО «Белагпромпбанк» по месту нахождения акционеров.  
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 14 мая 2007 года.  
С резешениями, принятыми Общим собранием акционеров банка, можно будет ознакомиться в учреждениях ОАО «Белагпромпбанк» после 25 мая 2007 года.  
Телефон для справок: 8(017)2285303.  
Ігар ШЧУЧЭНКА.

ISSN 1990-763X  
Курсы валют  
1 доллар США ..... 2 145,00  
1 еўра ..... 2 904,87  
1 латвійскі літ ..... 4 168,69  
1 літоўскі лат ..... 841,46  
1 чэшская крона ..... 102,87  
1 польскі злоты ..... 775,04  
1 расійскі рубель ..... 83,21  
1 украінская грывня ..... 427,50  
Курсы валют  
1 долар ЗША ..... 2 145,00  
1 еўра ..... 2 904,87  
1 латвійскі літ ..... 4 168,69  
1 літоўскі лат ..... 841,46  
1 чэшская крона ..... 102,87  
1 польскі злоты ..... 775,04  
1 расійскі рубель ..... 83,21  
1 украінская грывня ..... 427,50  
Курсы валют  
1 долар ЗША ..... 2 145,00  
1 еўра ..... 2 904,87  
1 латвійскі літ ..... 4 168,69  
1 літоўскі лат ..... 841,46  
1 чэшская крона ..... 102,87  
1 польскі злоты ..... 775,04  
1 расійскі рубель ..... 83,21  
1 украінская грывня ..... 427,50  
Агенства  
Уладзіміра  
Траўцова

# Прэзідэнт Беларусі перамогі ўручыў больш як 50 дзяржаўных узнагарод ветэранам, ваеннаслужачым, работнікам міліцыі і пракуртуры.

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 8 мая, напярэдадні Дня Перамогі, ўручыў больш як 50 дзяржаўных узнагарод ветэранам, ваеннаслужачым, работнікам міліцыі і пракуртуры.

Як падрасталі кіраўнікі дзяржавы, гэта даніна глыбокай павагі ветэранам вайны і працы, якія героіна змагаліся з фашысцкімі захопнікамі на франтах і ў партызанскіх атрадах, а затым узнімалі з руін вываленую краіну. Гэта таксама высокая ацэнка заслуг пераможцаў абранцаў Айчыны.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

— Ужмерны падтрымаць і адбрана за заслугі ваіны да здзіснасці па захаванню гістарычнай памяці аб героізме савецкага народа, які выратаваў свет ад фашысцкага пры-

гнёту. Мы маем права ганарыцца тым, што ў Беларусі беражліва і паважліва ставяцца да мемарыяльных комплексаў на месцах баявых бітваў і да тысяч помнікаў у гарадах і вёсках. Гэта залог таго, што чалавечанасінічкая ідэалогія ніколі не знойдзе падтрымкі ў нашага народа, у адрозненне ад некаторых «дэмакратычных» дзяржаў», — заявіў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся на франтах і ў партызанскіх атрадах, а затым узнімалі з руін вываленую краіну. Гэта таксама высокая ацэнка заслуг пераможцаў абранцаў Айчыны.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

— Ужмерны падтрымаць і адбрана за заслугі ваіны да здзіснасці па захаванню гістарычнай памяці аб героізме савецкага народа, які выратаваў свет ад фашысцкага пры-

гнёту. Мы маем права ганарыцца тым, што ў Беларусі беражліва і паважліва ставяцца да мемарыяльных комплексаў на месцах баявых бітваў і да тысяч помнікаў у гарадах і вёсках. Гэта залог таго, што чалавечанасінічкая ідэалогія ніколі не знойдзе падтрымкі ў нашага народа, у адрозненне ад некаторых «дэмакратычных» дзяржаў», — заявіў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся на франтах і ў партызанскіх атрадах, а затым узнімалі з руін вываленую краіну. Гэта таксама высокая ацэнка заслуг пераможцаў абранцаў Айчыны.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

Аляксандр Лукашэнка выказаў цэльныя словы ўдзячнасці кіраўніцтву і членам Беларускага грамадскага аб'яднання ветэрануў, чья актыўная грамадзянская пазіцыя і асабісты ўклад у патрыятычнае выхаванне моладзі адгрываюць значную ролю ў дзяржаве.

# У Беларусі зямельныя ўчасткі будуць перадавацца ў прыватную ўласнасць грамадзян па кадастравым кошце

Адпаведна ў прыватную ўласнасць ад месцазмяшчэння ўчастка і наўнасці развіцця інфраструктуры ад \$1067 за 1 сотку да \$6930. Напрыклад, у раёне вясці Рафіева, Галадзёда 1 сотка зямлі будзе каштаваць амаль \$1300, в.п. Маюскага — \$3600, в.п. Валгаградскай — \$6900.

У сельскіх населеных пунктах нарматыўная цана зямельных участкаў за 1 сотку змяняецца ў залежнасці ад тыпу глебы і віды зямлі ад \$1,2 да \$477, а кадастравы кошт за 1 сотку такія часткаў вагавецца ад \$1 да \$3907. Напрыклад, у Мінска раёне ў в. Баруляны 1 сотка зямлі будзе каштаваць \$710—2500, а ў в. Юзюфова — \$130—390.

Прымяненне кадастравага кошту зямельных участкаў пры іх перадачы з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную ўласнасць грамадзян ужо ўлічана ў новай рэдакцыі праекта Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб зямлі, прынятага ў першым чытанні Палатам прадстаўніцў Нанынальнага сходу (выкарыстанне нарматыўнай цаны ў новым Кодэ-

Дзімаў ад нарматыўнага цаны на зямельныя ўчасткі не адлюстроўвалі іх рэальнага кошту, яны не ўлічвалі ў належаў меры месцазмяшчэння зямельнага ўчастка і наўнасці інжынернай, транспартнай і сацыяльнай інфраструктуры.

З 1 студзеня 2007 года ў рэспубліцы спынілася перадача зямельных участкаў з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную ўласнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь па нарматыўных цанах.

У 2003—2005 гадах у рэспубліцы праведзена кадастравая ацэнка зямельных участкаў, са-доўніцкіх таварыстваў і данага будаўніцтва. Вынікі кадастравай ацэнка зямель, зацверджаныя ва ўстаноўленым парадку, сведчаць, што нарматыўныя цаны на зямельныя ўчасткі не адлюстроўваюць іх рэальнага кошту.

Нарматыўная цана зямельных участкаў складае \$209 за 1 сотку, а іх кадастравы кошт — у сярэднім \$2357. Пры гэтым кадастры

кошт змяняецца ў залежнасці ад месцазмяшчэння ўчастка і наўнасці развіцця інфраструктуры ад \$1067 за 1 сотку да \$6930. Напрыклад, у раёне вясці Рафіева, Галадзёда 1 сотка зямлі будзе каштаваць амаль \$1300, в.п. Маюскага — \$3600, в.п. Валгаградскай — \$6900.

У сельскіх населеных пунктах нарматыўная цана зямельных участкаў за 1 сотку змяняецца ў залежнасці ад тыпу глебы і віды зямлі ад \$1,2 да \$477, а кадастравы кошт за 1 сотку такія часткаў вагавецца ад \$1 да \$3907. Напрыклад, у Мінска раёне ў в. Баруляны 1 сотка зямлі будзе каштаваць \$710—2500, а ў в. Юзюфова — \$130—390.

Прымяненне кадастравага кошту зямельных участкаў пры іх перадачы з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную ўласнасць грамадзян ужо ўлічана ў новай рэдакцыі праекта Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб зямлі, прынятага ў першым чытанні Палатам прадстаўніцў Нанынальнага сходу (выкарыстанне нарматыўнай цаны ў новым Кодэ-

Дзімаў ад нарматыўнага цаны на зямельныя ўчасткі не адлюстроўвалі іх рэальнага кошту, яны не ўлічвалі ў належаў меры месцазмяшчэння зямельнага ўчастка і наўнасці інжынернай, транспартнай і сацыяльнай інфраструктуры.

З 1 студзеня 2007 года ў рэспубліцы спынілася перадача зямельных участкаў з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную ўласнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь па нарматыўных цанах.

У 2003—2005 гадах у рэспубліцы праведзена кадастравая ацэнка зямельных участкаў, са-доўніцкіх таварыстваў і данага будаўніцтва. Вынікі кадастравай ацэнка зямель, зацверджаныя ва ўстаноўленым парадку, сведчаць, што нарматыўныя цаны на зямельныя ўчасткі не адлюстроўваюць іх рэальнага кошту.

Нарматыўная цана зямельных участкаў складае \$209 за 1 сотку, а іх кадастравы кошт — у сярэднім \$2357. Пры гэтым кадастры

кошт змяняецца ў залежнасці ад месцазмяшчэння ўчастка і наўнасці развіцця інфраструктуры ад \$1067 за 1 сотку да \$6930. Напрыклад, у раёне вясці Рафіева, Галадзёда 1 сотка зямлі будзе каштаваць амаль \$1300, в.п. Маюскага — \$3600, в.п. Валгаградскай — \$6900.

У сельскіх населеных пунктах нарматыўная цана зямельных участкаў за 1 сотку змяняецца ў залежнасці ад тыпу глебы і віды зямлі ад \$1,2 да \$477, а кадастравы кошт за 1 сотку такія часткаў вагавецца ад \$1 да \$3907. Напрыклад, у Мінска раёне ў в. Баруляны 1 сотка зямлі будзе каштаваць \$710—2500, а ў в. Юзюфова — \$130—390.

Прымяненне кадастравага кошту зямельных участкаў пры іх перадачы з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную ўласнасць грамадзян ужо ўлічана ў новай рэдакцыі праекта Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб зямлі, прынятага ў першым чытанні Палатам прадстаўніцў Нанынальнага сходу (выкарыстанне нарматыўнай цаны ў новым Кодэ-

Дзімаў ад нарматыўнага цаны на зямельныя ўчасткі не адлюстроўвалі іх рэальнага кошту, яны не ўлічвалі ў належаў меры месцазмяшчэння зямельнага ўчастка і наўнасці інжынернай, транспартнай і сацыяльнай інфраструктуры.

З 1 студзеня 2007 года ў рэспубліцы спынілася перадача зямельных участкаў з дзяржаўнай уласнасці ў прыватную ўласнасць грамадзян Рэспублікі Беларусь па нарматыўных цанах.

У 2003—2005 гадах у рэспубліцы праведзена кадастравая ацэнка зямельных участкаў, са-доўніцкіх таварыстваў і данага будаўніцтва. Вынікі кадастравай ацэнка зямель, зацверджаныя ва ўстаноўленым парадку, сведчаць, што нарматыўныя цаны на зямельныя ўчасткі не адлюстроўваюць іх рэальнага кошту.

Нарматыўная цана зямельных участкаў складае \$209 за 1 сотку, а іх кадастравы кошт — у сярэднім \$2357. Пры гэтым кадастры



## Мікалай ДАМАШКЕВІЧ: «Ёсць ГАРАНТЫЯ АХОВЫ здароўя людзей»

Сумная статыстыка: каля шасцідзесяці працэнтаў ад усіх смертных выпадкаў у Мінскай вобласці адбываецца з-за хвароб сардэчна-сасудзістых сістэмаў. «Сардэчныя» праблемы, ад якіх пакутуе большая частка насельніцтва нашай планеты, ужо даўно ператварыліся ў адну з самых сур'ёзных пагроз для жыцця. З гэтым змагаюцца медыкі ўсіх краін, у тым ліку і беларускія.

У другой палове года на Міншчыне з'явіцца новая медыцынская служба, якая будзе займацца аказаннем кардыялагічнай дапамогі насельніцтву.

Для гэтага ў кожным раёне вобласці будуць створаны адпаведныя пасады профільных спецыялістаў. Іх работу будзе кардыянавы абласны кардыяхірургічны цэнтр — ён пачне дзейнічаць сёлета ў жніўні—верасні. Такім чынам, акрамя медыкаў, якія працуюць у бальніцах і паліклініках, прафільнай і лячэннем сардэчна-сасудзістых захворванняў будзе займацца асобная кардыёлагі, для гэтага ў кожны раён запрасяць на работу двух новых урачоў.

Як падкрэсліў старшыня Мінскага аблвыканкома Мікалай Дамашкевіч, праблема дэмаграфічнай бяспекі залежыць у вялікай ступені ад прафесійнага ўзроўня і якасці медыцынскага абслугоўвання, таму выслена неабходнасць сур'ёзнага ўдасканалення медыцынскай сістэмы ў гэтай галіне.

— Для прыцягнення кардыёлагаў на працу і павышэння іх прафесійнай зацікаўленасці мы створым адпаведныя ўмовы. У прыватнасці, спецыялісты новай службы на працягу года атрымаюць добраахвотнае жыллё, будуць мець і трывалую прыбыўку да заробатнай платы, — расказаў Мікалай Дамашкевіч. — Рэгіянальная кардыялагічная служба будзе забяспечана спецыяльным аўта транспартам для таго, каб кардыёлагі маглі працаваць больш эфектыўна і ў любы час мець магчымасць выехаць да хворага нават у самы далёкі пункт раёна.

Днямі была ўведзена ў строй бальніца ў Старобіне. «Звязда» пісала аб тым, што гэты даўгабуд прастаў у гарадскім пасёлку божа за пятаццаць гадоў. Яшчэ ў 1991 годзе работы па ўзвядзенню аб'екта былі распачаты, аднак з-за адсутнасці фінансавання будаўніцтва спыніліся. І толькі зараз, палітаральна за дзевяць месяцаў, работнікі «Салігорскпрамбуд» ліквідавалі даўгабуд. На аднаўленні работы, рэканструкцыі, будаўніцтва і абсталявання бальнічнага комплексу Мінска аблвыканкам выдаткаваў каля 26 мільярд рублёў.

— У Старобіне з'явілася мультипрофільная медыцынская ўстанова, у якой ёсць самая сучасная апаратура. Акрамя неабходнага набору медыцынскіх паслуг, тут створана ўнікальная база для лячэння пазваночніка, — расказаваў галоўны ўрач Салігорскай цэнтральнай раённай бальніцы Аляксандр Лагуца. — Бальніца абсталявана лакальнай камп'ютарнай сеткай, таму мы можам збіраць сістэматызаваныя усё інфармацыю аб пацыентах, і гэтыя даныя будуць захаўвацца ў электроннай базе.

Комплекс, а гэта паліклініка і бальнічны стацыянар на 100 месцаў, будзе абслугоўваць не толькі 7 тысяч чалавек, якія жывуць у гарадскім пасёлку, але і каля 29 тысяч жыхароў Салігорскага раёна. Дадаткова Мінаблвыканкам накіруе 150 мільёнаў рублёў на набыццё ў бальніцу апаратуры для абследавання шчытападобнай залозы.

— На Міншчыне засталася яшчэ некалькі даўгабудуў, работы па аднаўленню якіх сёлета будуць завершаны. Плануем, што ў верасні ў Мінска раёне, у вёсцы Азярцо, будзе адчынена сярэдняя школа на 360 навучэнцаў. Гэта незавершаны аб'ект прастаў больш за 15 гадоў. Завяршаецца будаўніцтва корпуса інфекцыйнай бальніцы ў Жодзіне, — паведаміў намеснік старшыні Мінскага аблвыканкома Анатоль Мірчук. — Сёлета на будаўніцтва сацыяльных аб'ектаў будзе накіравана інвестыцый на 50 мільярд рублёў.

## Пераход ІП у юрыдычныя асобы па прынцыпу «аднаго акна»

Падрыхтаваны праект указа Прэзідэнта, які даць магчымасць спрыяць і аблягчыць працэс пераходу індывідуальных прадпрыемстваў у юрыдычныя асобы. Аб гэтым паведаміў карэспандэнт БЕЛТА намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур.

Ён адзначыў, што ў падрыхтаваным праекце прадугледжана фарміраванне ўсіх дазвольных дакументаў, рэгістрацыя атрыманне, калі неабходна, ліцэнзій па прынцыпу «аднаго акна». «Калі індывідуальны прадпрыемальнік мае намер прадаць сваю дзейнасць у якасці юрыдычнай асобы і ён не мае ніякіх запачынаюцца перад падатковымі органамі і па абавязковых плацяжках, то ён ажыццявіць гэты пераход без дадатковых расходаў. І гэты працэс зойме не больш за 7—10 дзён», — падкрэсліў Андрэй Тур.

Пры гэтым намеснік міністра прызнаў, што працэс пераходу ІП у юрыдычныя асобы да 1 студзеня 2008 года «турбуе прадпрыемальнікаў, хвалюе ён і Мінэканомікі». У міністэрства звяртаюцца прадпрыемальнікі з пытаннямі. Калі будзе прыняты падрыхтаваны праект указа прэзідэнта, гэта здыме існуючыя напружанасці ў прадпрыемальніцкім асяроддзі, лічыць Андрэй Тур.

Ён таксама сказаў: «Зваротнага ходу па змяненню указа Прэзідэнта № 760 не будзе. Гэта мэтавае прыняццё рашэння, і кіраўнік дзяржавы адзначыў яго ў Пасланні беларускаму народу і парламенту. ІП павінны працаваць як індывідуальны або ў рамках сямейнага бізнесу. А калі яны хочаць працаваць з наёмнымі работнікамі — да 15 чалавек калі ласка. Пры гэтым падаткаабкладанне, бухгалтарскі ўлік у іх будзе ажыццяўляцца па такой жа сістэме, як і ў індывідуальных прадпрыемальнікаў. Гэта нармальнае форма пераўтварэння».

Ён таксама канстатаваў, што з 1 красавіка 2007 года памянся ўмо-

## Ветэрынарная служба

1. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 26000 руб.  
2. Апарат для переноснай ВУЧ-66 — 32000 руб.  
3. Апарат Мікра-Мікозаль для вызначэння канцэнтрацыі відавочных іонаў в рэстаўрава — 7500 руб.  
4. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 20000 руб.  
5. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 4000 руб.  
6. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 5500 руб.  
7. Апарат для вызначэння ступені чыстоты молака — 17000 руб.  
8. Бідон сталёвай (каністра) штампаваны вытворчасцю 2000 руб.  
9. Брусок хімічнага — 1000 руб.  
10. Цыстрана ЦВ-1,2 — 850000 руб.  
11. Ведра неадможа — 8000 руб.  
12. Ведра змаляванае — 10000 руб.  
13. Геометр для вызначэння колькасці гемоглобіна в кроўі — 2100 руб.  
14. Гіроуплыт — 15000 руб.  
15. Жыромер для молака і малачых прадуктаў — 500 руб.  
16. Жыромер для абмеркавання молака і сыроваткі № 2 — 1000 руб.  
17. Жыромер для сливак — 8500 руб., трубка для отбора проб молака — 300 руб., шуп для вымянення — 3000 руб.  
18. Каліман для отлова грызуноў — 2000 руб.  
19. Лактометр з тэрмометрам — 3500 руб.  
20. Лупа с ручкай складная — 2100 руб.  
21. Прыбор лабараторнай падковаобразнай — 3000 руб.  
22. Лампа ляльчачы бензавая — 17000 руб.  
23. Лампа ПК-7 для аблуччэння рэчыва квярцовага — 15000 руб., штатыв металікамічны — 15000 руб.  
24. Генератор сігналаў ВЧ Г4-76А — 11224 руб.  
25. Генератор сігналаў ВЧ Г4-154 — 260000 руб.  
26. Генератор сігналаў ВЧ Г4-158 — 1250000 руб.  
27. Генератор імпульсаў Г5-66 — 100000 руб.  
28. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
29. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
30. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
31. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
32. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
33. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
34. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
35. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
36. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
37. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
38. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
39. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
40. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.

Ветэрынарная служба  
1. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 26000 руб.  
2. Апарат для переноснай ВУЧ-66 — 32000 руб.  
3. Апарат Мікра-Мікозаль для вызначэння канцэнтрацыі відавочных іонаў в рэстаўрава — 7500 руб.  
4. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 20000 руб.  
5. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 4000 руб.  
6. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 5500 руб.  
7. Апарат для вызначэння ступені чыстоты молака — 17000 руб.  
8. Бідон сталёвай (каністра) штампаваны вытворчасцю 2000 руб.  
9. Брусок хімічнага — 1000 руб.  
10. Цыстрана ЦВ-1,2 — 850000 руб.  
11. Ведра неадможа — 8000 руб.  
12. Ведра змаляванае — 10000 руб.  
13. Геометр для вызначэння колькасці гемоглобіна в кроўі — 2100 руб.  
14. Гіроуплыт — 15000 руб.  
15. Жыромер для молака і малачых прадуктаў — 500 руб.  
16. Жыромер для абмеркавання молака і сыроваткі № 2 — 1000 руб.  
17. Жыромер для сливак — 8500 руб., трубка для отбора проб молака — 300 руб., шуп для вымянення — 3000 руб.  
18. Каліман для отлова грызуноў — 2000 руб.  
19. Лактометр з тэрмометрам — 3500 руб.  
20. Лупа с ручкай складная — 2100 руб.  
21. Прыбор лабараторнай падковаобразнай — 3000 руб.  
22. Лампа ляльчачы бензавая — 17000 руб.  
23. Лампа ПК-7 для аблуччэння рэчыва квярцовага — 15000 руб., штатыв металікамічны — 15000 руб.  
24. Генератор сігналаў ВЧ Г4-76А — 11224 руб.  
25. Генератор сігналаў ВЧ Г4-154 — 260000 руб.  
26. Генератор сігналаў ВЧ Г4-158 — 1250000 руб.  
27. Генератор імпульсаў Г5-66 — 100000 руб.  
28. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
29. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
30. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
31. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
32. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
33. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
34. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
35. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
36. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
37. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
38. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
39. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
40. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.

Ветэрынарная служба  
1. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 26000 руб.  
2. Апарат для переноснай ВУЧ-66 — 32000 руб.  
3. Апарат Мікра-Мікозаль для вызначэння канцэнтрацыі відавочных іонаў в рэстаўрава — 7500 руб.  
4. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 20000 руб.  
5. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 4000 руб.  
6. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 5500 руб.  
7. Апарат для вызначэння ступені чыстоты молака — 17000 руб.  
8. Бідон сталёвай (каністра) штампаваны вытворчасцю 2000 руб.  
9. Брусок хімічнага — 1000 руб.  
10. Цыстрана ЦВ-1,2 — 850000 руб.  
11. Ведра неадможа — 8000 руб.  
12. Ведра змаляванае — 10000 руб.  
13. Геометр для вызначэння колькасці гемоглобіна в кроўі — 2100 руб.  
14. Гіроуплыт — 15000 руб.  
15. Жыромер для молака і малачых прадуктаў — 500 руб.  
16. Жыромер для абмеркавання молака і сыроваткі № 2 — 1000 руб.  
17. Жыромер для сливак — 8500 руб., трубка для отбора проб молака — 300 руб., шуп для вымянення — 3000 руб.  
18. Каліман для отлова грызуноў — 2000 руб.  
19. Лактометр з тэрмометрам — 3500 руб.  
20. Лупа с ручкай складная — 2100 руб.  
21. Прыбор лабараторнай падковаобразнай — 3000 руб.  
22. Лампа ляльчачы бензавая — 17000 руб.  
23. Лампа ПК-7 для аблуччэння рэчыва квярцовага — 15000 руб., штатыв металікамічны — 15000 руб.  
24. Генератор сігналаў ВЧ Г4-76А — 11224 руб.  
25. Генератор сігналаў ВЧ Г4-154 — 260000 руб.  
26. Генератор сігналаў ВЧ Г4-158 — 1250000 руб.  
27. Генератор імпульсаў Г5-66 — 100000 руб.  
28. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
29. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
30. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
31. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
32. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
33. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
34. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
35. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
36. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
37. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
38. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
39. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.  
40. Генератор імпульсаў Г5-75 — 220000-235000 руб.

Ветэрынарная служба  
1. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 26000 руб.  
2. Апарат для переноснай ВУЧ-66 — 32000 руб.  
3. Апарат Мікра-Мікозаль для вызначэння канцэнтрацыі відавочных іонаў в рэстаўрава — 7500 руб.  
4. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 20000 руб.  
5. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 4000 руб.  
6. Прыбор для вызначэння ступені чыстоты молака — 5500 руб.  
7. Апарат для вызначэння ступені чыстоты молака — 17000 руб.  
8. Бідон сталёвай (каністра) штампаваны вытворчасцю 2000 руб.  
9. Брусок хімічнага — 1000 руб.  
10. Цыстрана ЦВ-1,2 — 850000 руб.  
11. Ведра неадможа — 8000 руб.  
1



МАЯ  
2007 г.  
ПЯТНІЦА  
№ 19 (15470)

# ЧЫРВОНАЯ

# УСЕ ЗОРКІ АЛЯКСАНДРА ПАПЛАЎСКАГА

## Самы малады прафесійны астраном Беларусі разважае пра навукі, працу і вечныя каштоўнасці

Нарадзіўся «прыблізна 25 гадоў назад» у горадзе Свіслач. Там жа скончыў сярэднюю школу № 2. Аспірант другога года факультэта радыёфізікі і электронікі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Не, кораченька не атрымаецца! Сябры, знаёмцеся: Аляксандр Паплаўскі, перспектывы астраном, таленавіты малады чалавек, цікавы сусвету!

**Як усё пачыналася...**  
— Аляксандр, астраномія ў Беларусі не скажаць каб шырока вывучалася... Скажы, калі ласка, калі ты сур'ёзна пачаў займацца астраноміяй? Наогул, чаму менавіта астраномія?

— Ведаеш, даўно, калі я яшчэ вучыўся ў першым класе, мы з сястрой і бацькамі вельмі часта гулялі на вуліцы, і бацькі паказвалі нам некаторыя сузор'і. Часам мы маглі заўважыць нават штучныя спадарожнікі Зямлі, і гэта быў вельмі сюрпрыз, што мы іх маглі бачыць... Гэта першая прычына, чаму мяне зацікавіла астраномія. Другая прычына — чытанне навуковай фантастыкі дзесяці ў сярэдніх класах школы. Трэцяя прычына — гэта аптычны прыбор, праз які можна было глядзець у вокны на дзв'ячаты (у гэты момант Аляксандр хітра падмігвае. — Аўт.), а таксама на зоркі! Спалучэнне ўсіх гэтых фактараў прывяло да таго, што астраномія пачала мяне цікавіць.

Але сур'ёзна вучыцца гэты прадмет я пачаў прыкладна ў васьмым класе. А ў школе, дзе я вучыўся, 10—11 класы былі з паглыбленым вывучэннем матэматыкі. Пра астраномію ж я тагога сказаць не магу. Праўда, настаўнік пайшоў мне насустрач, таму матэматыка і фізіка, якія я вучыўся, сталі для мяне перш за ўсё пэўным фізіка-матэматычным апаратам для таго, каб лепш ведаць астраномію.

Ну а калі пачаў сур'ёзна займацца астраноміяй, то адразу зразумеў, што гэта на ўсё жыццё.  
— А як сваяго да таго «хобі» ставіліся бацькі?

— Спачатку не падтрымалі... Лічылі, што астраномія не даць мне магчымасць паступіць у ВУНУ. Але праз некаторы час бацькі зразумелі, што астраномія можа даць мне вядомыя шанцы, таму сталі вельмі дапамагаць, як маглі.  
— Ужэ ў школьнай гады ў цябе былі ўласны тэлескоп?

— У той час адзіным май тэлескопам была невялікая падзорная труба, з дапамогай якой я праводзіў свае першыя назіранні. Яна ў мяне дзесяці з васьмага—дзевятага класа, але і цяпер я часта яе выкарыстоўваю для некаторых назіранняў. Нядаўна я набыў параўнальна вялікі тэлескоп. Праца патрабуе!

— Наколькі я ведаю, на факультэце радыёфізікі і электронікі ты трапіў дзякуючы алімпіяде па астраноміі...  
— Гэта спраўды так, рэспубліканская алімпіяда мне істотна дапамагла. Наогул, гэта быў вельмі важны этап у майм жыцці. Усё пачалося дзесяці гады там, калі я вырашыў паспрабаваць свае сілы ў алімпіяде па астраноміі. Была, праўда, адна праблема... Алімпіяда па астраноміі праводзілася ў 11-м класе, і мне, як дзесяцікласніку, трэба было туды яшчэ патрапіць. Але пагаварыў з настаўнікам, выкладчыкам, тым далі згоду, прыняў удзел... І высветлілася, што атрымалася нядрэнна: першае месца



атmosfera асабліва. Варта дадаць сюды і выдатную навуковую падрыхтоўку. Да таго ж, выпускнікі менавіта гэтага факультэта працуюць у самых разнастайных сферах. І я — не выключэнне. Бо зараз я працую ў астранамічнай абсерваторыі БДУ.  
**Пра абсерваторыю**  
— І, наколькі я ведаю, у абсерваторыі ты ўжо не першы год...  
— Я там працую з 2000 года. Але гэта, зразумела, улічваючы той перыяд, калі я ў абсерваторыю не лічыўся штатным супрацоўнікам, а проста займаўся там як студэнт.  
— У абсерваторыі я разам з іншымі супрацоўнікамі (усюг іх 6 чалавек. — Аўт.) праводзіў астранамічныя даследаванні. Атрыманні вынікі я выкарыстоўваю для падрыхтоўкі маёй дысертацыі. Яе тэма — мадэляванне актыўных працэсаў, якія адбываюцца паблізу звышмасіўных чорных дзірач. Працэсы гэтыя спраўды цікавыя, у многім загадкавыя і незразумелыя. Прывяду такі прыклад.  
— У цэнтрах практычна ўсіх галактык знойдзены звышмасіўныя чорныя дзіркі — сапраўдныя гравітацыйныя монстры. У некаторых галактыках такія аб'екты лаводзяць сябе актыўна і з іх асяроддзя адбываюцца выкіды плазмы і энергіі. А ў другіх галактыках, як, напрыклад, у нашай, такога не адбываецца. Прычыны гэтага пакуль застаюцца невядомымі.  
Затое нам вельмі пашанцавала, што ў цэнтры нашай галактыкі няма актыўнага чорнага дзіркі. Бо інакш жыццё на Зямлі ніколі б не ўзнікла...

Падчас нашых даследаванняў мы прымяняем у асноўным лічбавыя метады і камп'ютарныя эксперыменты. Спадзяюся, што наша праца з'яўляецца важнай для сучаснай астраноміі.  
**Выкладчык — гэта сур'ёзна!**  
— Але ж ты не проста аспірант і супрацоўнік абсерваторыі. Ты яшчэ і выкладчык!  
— І гэта праўда! Выкладаю ж я ў ліцэй Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, ліцэй Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта і Беларускаму дзяржаўнаму педагагічным універсітэце імя Максіма Танка.  
— Скажы, калі ласка, ці цяжка выкладаць астраномію малым дзв'яціцім?  
— У педагагічным універсітэце цяжкавата... Там жа на майх лекцыях сядзяць пяцікурснікі. Прычым у асноўным гэта ўжо замужнія дзв'яціцім. Сама разумееш, якая там ужо астраномія!  
А калі сур'ёзна, то ўсё залежыць ад таго, на якім факультэце ўсё зводзіцца да цікавых размоваў пра камічныя аб'екты. Так што абсалютна ніякіх цяжкасцяў няма. Што да дзв'яціцім-фізікаў, то гэта, як правіла, дзв'яціцім з характарам.  
Усе гэтыя «характары» часта правяляюцца ў тым, што дзв'яціцім проста не хочучы вучыцца. Змагацца з такімі цяжка... Тое ж самае можна сказаць і пра тых, хто вучыцца і не хоча, затое ў пачатку ўрока падыходзіць і «разбіраецца»: «Чаму вы мне 7 за кантрольную паставілі? Я ж медальціст!» Такія выпадкі бываюць, але іх, на шчасце, не так многа. І гэта радуе.

**(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)**

**СТАРОНКІ ПАЭТЫЧНАЙ СПАДЧЫНЫ ПЕСНЯРОЎ**  
Краянаўчы аддзел Мінскай абласной бібліятэкі імя А.С. Пушкіна праводзіць выставку, прысвечаную песнярам беларускай зямлі. Яна праходзіць пад назвай «Янка Купала і Якуб Колас — наш гонар і нацыянальная слава».

На выставку прадстаўлена самая разнастайная літаратура. Тут можна пабачыць як творы пісьменнікаў, так і крытычныя матэрыялы аб іх творчасці. Вось кніга «Мой родны кут» Якуба Коласа. Цёпла на душы толькі ад адной назвы. Адрознівае ўспамінацтва, як у школе настаўнік нам старанна і спакойна прывіваў любоў да гэтых раджкоў, з імі мы раслі, вучыліся, сталілі. А нашы любімыя «Дрыгва», «На ростанях», «Сымон-музыка», «Нама нуль дар...» А хрэматэаічная «А што там дзець», «Тутэйшыя». Запрашаем на нашу выставку.  
**Ганна РАМАНІШКА, бібліятэкар.**

### Школа дабрныі

# «ЦІМУРАЎЦЫ» СПЯШАЮЦА НА ДАПАМОГУ

Нездарма ж кажуць, што новае — гэта добра забытае старае. Хто б, скажыце, з юнакоў і дзв'яціцім напрыканцы 1990-х гадоў угадаў, напрыклад, пра тых жа п'янераў ці акцябрят? Ды, напэўна, ніхто. А імяненне да рамантаў, прага да слаўных спраў у моладзі заўсёды была і будзе. Мабыць, таму адраджэнне былых традыцый знайшло шырокую падтрымку. «Мінімум афіцыйна, максимум канкрэтных спраў» — такой, напэўна, павінна быць адна з асноўных ідэй сучаснага дзіцяча-юнацкага руху. А як у рэальнасці? Цяперашнія грамадскія актывісты зусім не такія, чым іх папярэднікі савецкага часу, ў гэтым перакананы на ўласныя вочы, калі пабываў у аграгарадку Доры, што на Валожыншчыне.  
Аграгарадок, мабыць, зараз ужо і не глыбічка, тым не менш, быў здзіўлены, калі даведаўся пра тутэйшых цімураўцаў. Тым больш, што гэты рух тут налічвае больш чым пяць гадоў — прыстойны тэрмін для нашага імклівага часу. Зараз у Дорах працуюць цэлы вучэбна-педагагічны комплекс — сярэдняя школа-дзіцячы

садок. Гэтыя навукальныя ўстановы аб'яднаны ў 2005-м, калі была цэнтральная вёска набыла статус аграгарадка. У школе зараз займаюцца 114 вучняў, а ў садку — 11 выхаванцаў. Цікава, што сярод 18 настаўнікаў трэцяя частка — былыя выпускнікі, якія пасля заканчэння ВУНУ вярнуліся працаваць у сваю «альма-матэру». Яны душой і сэрцам хвароюць за справу.

— Укараненне здаровага ладу жыцця — адзін з асноўных накірункаў, над уваабленнем якога мы працуем, — адзначае дырэктар Дорскай сярэдняй школы-дзіцячага садка Вера Суша. — Ужэ ў пачатковай школе дзецям выкладаецца спецыяльны курс, а для вучняў 5—6-х класаў працуюць адпаведныя факультатывы. На прышкольным участку рошпавае розныя зёлкі, у нас працуюць фіта-бар, дзе вучні разам з настаўнікамі заварваюць прафілактычны, лячэбны гарбату.

Як вядома, у здаровым целе — здаровы дух. Гэтае вызначэнне для дорскіх вучняў вельмі падыходзіць. Дзеці маюць магчымасць асобныя прадметы вывучаць на павышаным узроўні. Дысцыпліны адбіраюць, што называецца, усёй талакой — сабралі статус аграгарадка. У школе зараз займаюцца 114 вучняў, а ў садку — 11 выхаванцаў. Цікава, што сярод 18 настаўнікаў трэцяя частка — былыя выпускнікі, якія пасля заканчэння ВУНУ вярнуліся працаваць у сваю «альма-матэру». Яны душой і сэрцам хвароюць за справу.

графік наведванняў. Пэўная колькасць заслужаных людзей жыве ў Дорах, іх даглядаюць малодшыя цімураўцы, а тых, што ў іншых вёсках, — старэйшыя. Спачатку, не, правялі анкетаванне сярод вучняў. Пасля дакладна вызначылі, што на паглыбленым узроўні будзе выкладацца матэматыка і нямецкая мова. Адпаведны накірунак пашукаў працяваць: як паведавала Вера Суша, на наступны навукальны год спіс такіх дысцыплін, магчыма, будзе пашыраны — што вучні вывучаць.

Піянерская арганізацыя ў Дорах з'явілася ў 2002 годзе, тады ж у складзе дзвюх пачаў працаваць і цімураўскі атрад. Ён мае адметную назву — «Абавязак». Зараз у атрадзе 33 цімураўцы, што, напэўна, зноў-такі сімвалічна.  
— Адна з галоўных задач цімураўскага атрада — клопат аб ветэранах Вялікай Айчыннай вайны, — заўважае намеснік Дорскай сярэдняй школы-дзіцячага садка Ганна Канановіч. — Атрад падзелены на невялікія групы, за кожнай з якіх замацаваны канкрэтны чалавек, складзены спецыяльны



Ветэран вайны Канстанцін ШУЧЫК заўжды рады цімураўцам. Фота Юлія ПРАСЕЦКАГА

Мікалай ЛІТВАЊА, Валожынскі раён.

# АКНО ў СЯРЭДНЯВЕЧЧА

...Неапальнае гэта пачуццё, калі ідзеш на вуліцы, асабліва ўзмку, калі цямяне надта рана, і бачыш запаленае акно. І ведаеш, што там — людзі, з якімі так цікава, як ні з кім у цэлым свеце, людзі, якіх ты вельмі любіш. І цябе там чакаюць.



Для мене такім пудавочным, заклікальным акном з'яўляецца вольнае ўжо на працягу трох гадоў акно майстэрні полацкага народнага тэатра гістарычнага строю, або проста рыцарскага клуба, «Полацкі звяз», які аб'ядноўвае некалькі дзесяткаў маладых і дарослых аматараў гісторыі, рыцарства, сярэднявечнага побыту.

Кожны вечар у майстэрні скурта бывае. Хто майстэра са хета ры чаравікі, хто пляце пояс, хто грукае малатком каля рыцарскіх даспехаў, хто расказвае, што новага і цікавага даведзеўся з кнігі Інтэрнэта аб забавях таго часу — скоках, спевах, гульнях... Час бавіцца незаўважна, цікава і карысна.

За тое, што трапіла ў клуб, я павінна дзякаваць шчасліваму выпадку. Вясной 2004 года мяне вельмі ўразіла пастаноўка «Паміж гісторыяй і мроямі», якую ўпершыню падрыхтавалі ўдзельнікі клуба ў жанры тэатральна-харэаграфічнага спектакля. Як зачараваная, назірала я ў зале гарадскога Дома культуры за жыццём людзей Сярэднявечча: як яны кахалі і ваявалі, як апыраліся і танцавалі, чым займаліся простае жыццары горада і я праводзілі балі каралі ды магнатаў... Мае землікі, сучаснікі, многія з іх — мае равенскі і з лёгкасцю пераўвасабаляліся ў рыцараў, языхнікаў, дам таго часу.

Пазней, ужо ўлетку, выпадкова пазнаёмілася ў Інтэрнэце з цэнтрам з дзв'яціцім Машай. Высветлілася, што яна была ўдзельніцай «Полацкага звязу». Па запрашэнню Машы і яе сябра Кастуся я ўпершыню прыйшла ў клуб і трапіла якраз на рэпетыцыю. Было дзіўна назіраць, як мужчыны з лёгкасцю круцяць цэлае бярвенно, а дзв'яціцім спрытна абыходзяцца з кінжаламі і коп'ямі.

Народ у клубе дабрабычлівы, таму ўжо вельмі хутка ўсе навучылі, што прыбодзе сюды, адчуваючы сябе ўпэўнена. Вос і я амаль адразу пачала ўдзельнічаць у рэпетыцыях новага спектакля, які прыдумалі члены клуба. Як заўсёды, завадатарамі былі Юрый Усціновіч, кіраўнік клуба, Яўгенія Кавалёва, якая прафесійна ставіць танцы, Іван Іванов, таленавіты мастак і акцёр. З задавальненнем падхлілі іх новаю творчюю ідэю Дзімітры Сялоцкі, Дзімітры Сявцік, Ігар Папко, іншыя члены клуба.

### СПАРТЫЎНАЕ ПРАГРАМАВАННЕ — РАЗМІНКА ДЛЯ РАЗУМНІКАЎ

**Абсалютнай перамогай выхаванцаў факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі (ФПМІ) Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта завяршыліся спаборніцтвы па спартыўнаму праграмаванню «TopCoder Open».**

Усяго ў спаборніцтвах узялі удзел 75 студэнтаў. Праходзілі яны ў рэжыме on-line адначасова ў БДУ і БДУІР. Удзельнікам трэба было рашыць тры алгарытмычныя задачы за 70 хвілін, а затым на працягу 30 і 35 хвілін выканаць дадатковае заданне па пошуку памылкаў у іншых удзельніках.

Трэба заўважыць, што турнір «TopCoder Open» з'яўляецца неафіцыйным чэмпіянатам свету па праграмаванню ў індывідуальным заліку, якія праводзіць вядучы ў свеце арганізатар конкурсаў па спартыўнаму і прыкладнаму праграмаванню ў індывідуальным заліку TopCoder.

Яго прэзентацыя ў рамках прама-тура па еўрапейскіх універсітэтах прайшла напрыканцы красавіка ў БДУ. У спаборніцтвах TopCoder штогод бярэць удзел тысячы праграмаістаў з дзесяткаў краін. Акрамя буйных конкурсаў кожны тыдзень TopCoder праводзіць 4—5 онлайн-навіх спаборніцтваў па спартыўнаму і прыкладнаму праграмаванню, тэсціраванню праграмага забеспячэння і дызайну розных фарматаў.

Рэйтынг па спартыўнаму праграмаванню TopCoder прыраўноўваецца да сусветнага. Беларусь на дзедняны момант займае там 12-е месца (з усяго ў рэйтынгу прадстаўлена 51 краіна свету). Лепшы беларускі прадстаўнік — пяцікурснік ФПМІ БДУ Іван Мяцельскі — знаходзіцца зараз на 18-й пазіцыі сярод 5202 ігракоў, уключаных у індывідуальны рэйтынг.

**Наталія БЕЛЬЧАНКА, студэнтка БДУ імя М. Танка.**

знаходзіцца, зроблена рукамі глыбных майстроў. Там клуб збіраецца на святах. І святы тут таксама незвычайныя: удзельнікі спеваць беларускія старадаўнія песні, гуляюць у старажытныя гульні.  
Гэты год для звязваюцаў пачаўся з задумкі новага творчага праекта. На пачатку чэрвеня Полацкі святае свой прыгожы юбілей — 1145-годдзе. Няма, напэўна, ніводнага палачаніна, які б застаўся абавязкам да падрыхтоўкі да свята. «Полацкі звяз» у падарунак роднаму гораду рыхце тэатральную пастаноўку пад назвай «Слова пра Усяслава Чарадзея», прысвечаную знакамітаму полацкаму князю Усяславу Брачыслававічу, прывязанаму за мударасць Чарадзеям. Яго імя ўзгадваецца ў летапісній «Аповесці мінулых гадоў».

«Слова пра Усяслава Чарадзея» — гэта гісторыя пра любоў да радзімы, адвечную сувязь з продкамі, святы абавязак шанавання мінулае і свайго месца ў жыцці. Прам'ера адбылася ў Полацкім ГДК. Бываеша, што збор ад продажу білетуа на адзін з наступных спектакляў клуба будзе накіраваны на будаўніцтва помніка Усяславу Чарадзею, які плануецца ўзвесці сёлету ў Полацку па праекту маладога скульптара А. Прохарава.

Таксама мараць удзельнікі клуба арганізацыя сёлета рыцарскай турнір на ўзгорку каля сцен Сафійскага сабора. Будзем шукаць сродкі, каб запрасіць гэсцей з розных куткоў Беларусі, а полацкія рыцары збярэцця абавязкова: ў Полацку і Наваполацку, акрамя «Полацкага звязу», існуюць яшчэ і такія гістарычныя клубы, як «Жалезны воук», «Легенда», «Полацкая харугва», «Чорны воіна». Шырокае акно ў Сярэднявечча, жыцце пашана да гісторыі ў Полацку.

**Ганна КАСЦЮЧЭНКА, вучаніца Полацкай дзяржаўнай гімназіі № 1. Фота аўтара.**

# Я НЕ РАЗВІТВАЮСЯ, А КАЖУ «ДА СУСТРЭЧЫ!»

Чалавек, які, на думку Міжнароднай Асацыяцыі моды, уваходзіць у лік 100 самых прыгожых людзей планеты свету моды, які з'яўляецца членам каралеўскай сям'і Фанулія Дарці, прычым рэспублікі Гана — Сяргей Рэны. Сёлетні ён упершыню прыехаў у нашу краіну, у горад Мінск на конкурс «Каралева Вясна-2007» (міжнародны міжуніверсітэцкі конкурс грацыі і артыстычнага майстэрства, які рэалізуецца 16-ы раз. — Аўт.). Сваімі ўражаннямі ён дзяліўся са мною ў сяброўскай гутарцы.

**Сяргей, ну як табе Мінск?**  
— Проста класна! Тут столькі прыгожых дзв'яціцім! Усе такіі... Адна лепш за другую. Вочы разбягаюцца.  
— А што, гэта адзінае, на што ты звярнуў увагу?  
— Не. Мне спадабалася прырода. Вельмі прыгожая. Горад такі цудоўны! Еўропу нагадае.  
— Да слова аб Еўропе. У якіх краінах ты быў?  
— У Чэхіі, Італіі, Францыі, а таксама — у Японіі, Гане. Я там працаваў з вядомымі дызайнерамі і дамамі моды.  
— А з Ганай іншая гісторыя? Ці не?  
— Так. Там жыве мой тата. Я з'яўляюся членам каралеўскай сям'і Фанулія Дарці.  
— Гэта азначае, што ты прынц?  
— Так. Я з'яўляюся прынцам Рэспублікі Гана.  
— Але, калі меркаваць па колеру тваёй скурты, то афрыканцам цябе называць нельга? (Гана — афрыканская краіна. — Аўт.)  
— Проста мая матула родам з Беларусі, а тата адтуль, з Ганы. Ну і ў выніку іх каханне атрымаўся я.  
— Але ў Беларусі ты ўпершыню?  
— Так. Першы раз.  
— А як трапіў у фотамадэльны бізнес?  
— Я навукаўся ў Краснадарскім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтва. І вырашыў паспрабаваць сябе ў мадэльным бізнесе. Твар жа нічога (смяецца. — Аўт.). Ня



гледзячы на мой невысокі рост — 173 см — пайшоў наўздагад.  
— І як поспехі?  
— У 2004 годзе, згодна з меркаваннем Міжнароднай Асацыяцыі моды, увайшоў у лік 100 самых прыгожых людзей планеты свету моды. Таксама працаваў у Маскве на тэлебачанні, на канале «ТДК» вядучым карэспандэнтам у інфармацыйна-забаўляльнай праграме.  
— Універсітэт хоць закончыў?  
— Канешне. У 2006 годзе. Зараз працягваю навучанне і атрымліваю другую вышэйшую адукацыю ў Еўропе, у Францыі.  
— Я ведаю, што ты яшчэ і спяваеш?  
— Есць крыху.  
— Што гэта значыць?  
— Асвойваю для сябе новую справу — эстрадны вакал.  
— Цябе нехта падтрымлівае ў тваім пачынанні?

— Так. Не паверыш.  
— Хто? Зайнтрыгаевай!  
— Ала Барысавна Пугачова. Сама Прымадонна. У нас з ёй вельмі сяброўскія адносіны.  
— А з кім яшчэ з зорак расійскай эстрады ты сябрауеш?  
— З Земфірай, Дзімам Біланам, Сяргам, Лігаліай. Шмат з кім. Дзіма Білан напісаў і падарыў мне песню «Я аднажды сойду с ума».  
— Класна. А з кім з беларускіх зорак ты знаём?  
— Ні з кім. Акрамя Андры і яго кампашкі. Яны мяне запрасілі на конкурс «Каралева Вясна-2007». Дзв'яціцім ім я тут. Яны для мяне столькі зрабілі і ў удзячы ім за гэта, Дзв'яціцім, і табе таксама, што ты з імі супрацоўнічаеш. І таксама дапамагла мне прыехаць сюды. Вы такія малацікі!  
— Дзв'яціцім за дзв'яціцім! Мы рады, што ты прыехаў да нас на конкурс. Да слова, як табе «Каралева Вясна-2007»?  
— Не скажы, што усё ідэальна. Есць нейкія хібы. Але ў цэлым добра. Столькі прыгожых дзв'яціцім, каралеў. Яны так добра падрыхтаваліся. Канцэртная праграма, дзе Андры і Юля Янчэвіна выступілі дуетам — гэта наогул «Perfect». Прыемна паглядзець. Яны маладыя, таленавітыя. Мне здаецца, што поспех у іх наперадзе. Уладзімір Азарыў...  
— Гэта выканаўца з Латвіі?  
— Так. Ён — клёвы хлопец. Мы так пацявалі. Хлопец разумны, вясёлы, а таксама не пазбаўлены таленту. Мы з імі такія розныя, але ў адзін і той жа час — такія аднолькавыя.  
— У цэлым, паездкай у Мінск забаволены?  
— Яшчэ які! Мне усё вельмі спадабалася: людзі, горад, абстаноўка, конкурсы... Усе клёвыя і цікавыя.  
— Ну, што ж, прывітадай да нас яшчэ.  
— Не. Цяпер ваша чарга прыехаць да мяне. Я буду чакаць.  
— Мы абавязкова прыедзем.  
— Тады я не развітаюся, а кажу «Да сустрэчы!».



З пачатку года колькасць грамадзян, што знаходзяцца на ўліку ў тэрытарыяльных цэнтрах сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, павялічылася і склала 1,49 млн чалавек.

Як зазначыла начальнік галоўнага ўпраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкі насельніцтва Надзея Басюк, апошнім часам ва ўсіх населеных пунктах, у тым ліку ў самых аддаленых і малакольскасных, наладжаны штогодавыя абследаванні ўмоў жыцця адзіночых пажылых грамадзян.

Адзіночным пажылым людзям, асабліва ў вёсках, перш-наперш пачаў неабходна дапамога ў апрацоўцы прызвадзімых участкаў, уборы ўраджаю, нарыхтоўцы бульбы і агародніны на зіму, забеспячэнні палівам, рамоне печак, электраправодкі, жылля, устаноўкі кватэрных тэлефонаў і аўтаномных пажарных апаратаў.

Абую матчыны валёнкі і папрастоу наўздагад туды, дзе тонкія сасонкі журбою высветляць пагляд.

— Раіса Андрэюна, расказіце пра сваю маці.

— Мая маці — самая звычайная жанчына. І вельмі цікавы чалавек. Яна нарадзілася ў Заходняй Беларусі, у вёсцы Пешкі Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці.

— Дык у вас скільнасці да паэзіі на генетычным узроўні?

— Самае цікавае — што вершы свае мама ніколі не запісвала, але памятае іх і да гэтага часу. Маме ўжо 82-і год, яна даволі часта чытае тры тры свае дзіцячыя вершы.

А я вяду з сабою саркі, хачу на шчасце дні ніцца, і немагчыма без памаркі з жудка жыццё перапісачы. Ды да некага з віно, і нехта прыхваваў віну, і деха ўданыч — навіно, і тыдні страт — не ў навіну.

— Раіса Андрэюна, многія вашы вершы — пра каханне. Ці кава, а што больш стымулое творчасць: каханне падзеленае або не?

— Больш натхняе каханне неадзеленае. Гэта мая асабістая думка: каханне неадзеленае — больш жыццёвае, яно даўжэй жыве. Таму што каханне падзеленае хутка перастае быць каханнем.

— Чаму — пашкадаваць? — Пашкадаваць — бо атрымліваўся так, што гэтыя сітуацыі я

рукай мове і выдаваўся ў Мінску, буй надзвычай адметнай асобай... У Лпінстытуце я пазнаёмілася з вядомым кінарэжысёрам Мішам Пашуком, ён нарадзіўся на Брэсцччыне, таму нас аб'ядноўвалі яшчэ і зямляцкія карані.

Я не зайздросчу Вашай палавіне — жанчыне, што пры Вас не знае Вас.

— ...! тут мне застаецца, напўна, толькі пашкадаваць тых, хто нейкім чынам быў удазельнікам гэтага майго нешчаслівага кахання.

— Чаму — пашкадаваць? — Пашкадаваць — бо атрымліваўся так, што гэтыя сітуацыі я

еца, што вы любіце Ганну Ахматаву...

А я з душы зрываю гузікі — такая сёння веселасць!

— Так. Сваё захваленне Ахматавай Озёраў перадаў і мне. Калі адкрыла для сябе Ахматаву, была зачараваная яе творчасцю.

— Я не зайздросчу Вашай палавіне — жанчыне, што пры Вас не знае Вас.

— ...! тут мне застаецца, напўна, толькі пашкадаваць тых, хто нейкім чынам быў удазельнікам гэтага майго нешчаслівага кахання.

ПАЭЗІЯ ЖАНЧЫНЫ

Дыялог праз вершы з паэткай Раісай Баравіковай

Яе вершы адметныя гранічнай пранізваццю пацуючы — дачкі, маці, жанчыны, якая кахае, але не заўсёды шчасліва-ўзаемна...



Ахматава Ганна Івановна. Працаваў у Беларускім радыё і тэлебачанні. Працаваў у Беларускім радыё і тэлебачанні.

лі ён упарты, настойлівы, з характарам, з сілай волі — тут шмат якія пацуючы падключваюцца. Гэта ўжо не проста каханне — тут і самалюбства закранае...

Новая патрэбна дзея, палу новага паеву, і... стаю з адной надзеяй: хоць бы ты хлусіць умеў. Без цябе нашо мне неба?

— Калі перанесці слова «скарывстоўвала» на звычайную будзённасць — атрымліваецца, аб'ект вашага пацуючы і быў бы гатовы зрабіць крок наасустрач...

— Дык атрымліваецца: паэзія і шчаслівая жанчына — рэчы несумяшчальныя? Бо любяць жанчыны імкнецца да ўзаемнасці, каб адразу адносіны выбудоваліся — як песьня спявалася...

— Гэта псіхалогія творчасці. Калі ты сутыкаешся з нешчаслівым каханнем і разумееш, што раптам у табе ўспыхнулі пацуючы — і ты адчуваеш, што гэты чалавек не зусім твой чалавек...

Шайбу, шайбу!

У паўфінале — гаспадары і дзеючыя чэмпіёны

Першымі паўфіналістамі першынства планеты па хакею ў Маскве і Мыцінцях сталі гаспадары турніру і дзеючыя чэмпіёны свету і зімовых Алімпійскіх гульняў.

— Р.С. Уцора зборная Канады перамагла ў чвэрцьфінале каманду Швейцарыі (5:1) і ў паўфінале згуляе са шведамі.

Мезін сыходзіць?..

Пасля проигрышу беларусы ў матчы супраць зборнай Германіі (5:6) і кваліфікацыйным раўндзе вяртаецца нашай каманды Андрэй Мезін звыаў жажданні завяршыць выступленне за зборную Беларусі, бо хацеў бы сканцэнтравацца на гульні за магнітагорскі «Металург».

Крымінал НЕБЯСПЕЧНЫ «АРСЕНАЛ» У ЛЕСЕ

Супрацоўнікі вайсковай контрразведкі выявілі падпольны арсенал

Адметна, што падзеі адбываліся напярэддні Дня Перамогі ў знакамітым па фільму «У жніўні 44-га...» Шылавіцкім лесе.

Калектыў газеты «Звязда» глыбока смуткуе з нагоды раптоўнай смерці галоўнага рэдактара «Белорусской военной газеты» ЗАХАРАНКІ Леаніда Андрэевіча і выказвае шчырыя спачуванні родным і блізкім нябожчыка.

Доктар Алексей Алексеевич ХАДОРКИН: пры алкагольнай, нікотыновай, літвейвай залежнасці зноў п'ятымаюцца борцься са стрессам, употребяць спіртныя напіткі, слабок, лішчу, включваючы зры і мзку, нікотн.

Запіс на прыем по тэлефону:

- Мінск 292-72-73
Брэст 25-14-67
Барановіч 42-06-95
Борисов 73-37-77
Бобруйск 46-22-01
Витебск 36-40-30
Молодечню 7-01-88
Орша 21-40-40
Полоцк 43-58-61
Солігорск 7-32-39

Вниманию акционеров — владельцев акций Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк»

ОАО «БНБ» извещает, что внеочередное Общее собрание акционеров состоится 12 июня 2007 года в 9.30 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 87-А.

Внимание акционеров — владельцев акций Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк»

ОАО «БНБ» извещает, что внеочередное Общее собрание акционеров состоится 12 июня 2007 года в 9.30 по адресу: г. Минск, пр. Независимости, 87-А.

ОАО «Стройтрест № 2», г. Пінск

Table with columns: АКТИВ, Код стр., Млн. руб., На конец. Rows include: I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, II. БОРОТНЫЕ АКТИВЫ, III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИХ И УБЫТКАХ С 1 ЯНВАРЯ 2006 г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 2006 г.

Table with columns: Наименование показателей, Код стр., За отчетный период. Rows include: I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ, III. ВНЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.

Сёння

Table with columns: Сонца, Усход, Захад, Даржыны дна, Месяц, Апошняя квадра 10 мая, Месяц у сюзор'і Рыбы, Імяныні.

Надвор'е на зяўтра

Weather forecast map showing temperature and precipitation for various regions: Мінск, Віцебск, Гродна, Могілёў, Брэст, Гомель.

...у суседзях

Table with columns: City, Temperature range, Weather icons. Rows include: ВАРШАВА, МАСКВА, ВІЛЬНЮС, РЫГА, КІЕВ, С-ПЕЦЯРБУРГ.

Дзве даты

1892 год — у Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё коннай нугыні, кая з'яўляла вакзалы і ўскраіны гарада з цэнтрам.

Цытата дня

1904 год — нарадзіўся Сальватор Далі, славянскі вядомы мастак-сюррэаліст.

Жан дэ Лабруер (1739—1803), французскі пісьменнік, сатырык, мараліст.

Тэма: «Я не ведаю паэта, якому больш за 40 гадоў». І сапраўды, у сталым узросце многія пераходзяць у прозу, у драматургію. І вы — не выключэнне...

— Ёсць розныя паэты. Некаторыя скарывстоўваюць свой вопыт і проста становяцца рамеснікамі — калі можна сесці за пісьмовы стол і бяскожна пісаць вершы.

— Я не ведаю паэта, якому больш за 40 гадоў. І сапраўды, у сталым узросце многія пераходзяць у прозу, у драматургію. І вы — не выключэнне...

— Самая цікавае, што пры ўсіх сваіх творчых-паэтычных думках я вельмі верная жанчына. Не магу сказаць, што «сіняя панчоха», але я жанчына традыцыйна строгі

— Вы галоўны рэдактар часопіса «Маладосць», кожны нумар адкрываецца вашым зваротам да чытача — гэта нібыта гуртка сам-насам з кожным...

— Вельмі многа таленавітых людзей. Цяперашняя літаратурная моладзь жыве ў імклівым інфармацыйным патоку.

— Вы галоўны рэдактар часопіса «Маладосць», кожны нумар адкрываецца вашым зваротам да чытача — гэта нібыта гуртка сам-насам з кожным...

— Вельмі многа таленавітых людзей. Цяперашняя літаратурная моладзь жыве ў імклівым інфармацыйным патоку.

— Калісьці выходзіў часопіс «Пяршачыт», дзе друкаваліся дэбютанты...

— З сёмага нумара мы адкрываем часопіс у часопіс «Пяршачыт» — каб больш выразна акрэсліць і падзел зрабіць: маладая літаратура, якая ўжо стаіць на сваім шляху; сталая літаратура і «пяршачыт» — тое, што нараджаецца ў літаб'яднаванні і ўяўляе творчую вартасць з якой можа вырасці штосці сапраўднае.

— Дык вышыніцеся паэзія і шчаслівая жанчына — рэчы несумяшчальныя? Бо любяць жанчыны імкнецца да ўзаемнасці, каб адразу адносіны выбудоваліся — як песьня спявалася...

— Гэта псіхалогія творчасці. Калі ты сутыкаешся з нешчаслівым каханнем і разумееш, што раптам у табе ўспыхнулі пацуючы — і ты адчуваеш, што гэты чалавек не зусім твой чалавек...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...

— Дзеці вашы не спрабуюць сябе ў творчасці? — Дзякуй Богу, не. Ва ўсіх літаратурных стасунках і справах я сябе адчуваю адной-адзінай. Мне нічо нічога не брэць, ніхто не збівае з панталыку, адсутнічае ўсялякая сямейна-творчая канкурэнцыя...



Рэспубліканскае вытворча-гандлёвае ўнітарнае прадпрыемства «Харчовы камбінат «Весялова»: ШМАТГАДОВЫЯ ТРАДЫЦЫІ ЯКАСЦІ, ПРАВЕРАНЫЯ ЧАСАМ Айчыннаму вытворцу харчовай галіны — 80 гадоў

Кожную вясну на ўскаіне заводскай тэрыторыі з'яўляюцца буслы, як знак дабрабыту і поспеху.

3 гісторыі

1925 год — на месцы зямельных надзеяў саўгаса імя Чарвякова пачынаецца будаўніцтва завода па перапрацоўцы сельгассыравіны. 1927 год — завод пачынае сваю работу. Сутачная магутнасць вытворчых плошчаў — 20 тысяч тон бульбы. 1931 год — пабудаваны і ўведзены ў дзеянне сушыльны цэх. 1941 год — усё абсталяванне завода вывезена ў Германію. 1946 год — завод аднаўляе сваю работу на прымітыўным абсталяванні, якое прыводзілася ў дзеянне трансмісіяй і рамянямі. У гэты ж час прадпрыемства напаткалі вялікія прагрэсіўныя перамены — завод поўнасьцю электрыфікаваны. 1972 год — устаноўлены кацёл для спальвання топачнага мазуту. Паралельна ідзе ўпарадкаванне тэрыторыі завода. 1987 год — завод прыняў новы кіраўнік Юрыі Сцяпанавіч Чарнышоў, за кароткі час надаў новы імпульс у дзейнасці прадпрыемства. Сярэднсутачная выпрацоўка крухмалу за паўгода падвоілася, павысілася яго гатунковасць. Пабудавана новае буртавое поле, бурты з актыўным вентыляваннем на 8 тысяч тон бульбы. У гэты ж час уведзены ў дзеянне новая гідрацыліндрная ўстаноўка перапрацоўкі бульбы, пачынаецца будаўніцтва магазіна, вырашаюцца пытанні жыллёвай праграмы. 1989 год — з дапамогай маскоўскага інстытута па крухмалапрадуктах пачынаецца работа па ўкараненню жэліруючага крухмалу. За гэты год яго выпуск склаў 411 тон. 1993 год — назіраецца прагрэс у атрыманні крухмалу. Расход бульбы на адну тону крухмалу складае 6,9 тону. Распрацавана тэхналогія па выпуску дэкстрыну. 1994 год — пабудавана новая кацельня, цэх разліву гарэлачных вырабаў. 1996 год — закуплена і ўстаноўлена італьянскае абсталяванне па зброяванню сокаў для вытворчасці вінаў. 1997 год — асвоены выпуск кукурузнага жэліруючага крухмалу. Пашыраецца асартымент віна-гарэлачнай прадукцыі. 2007 год — завод з'яўляецца лідарам на беларускім рынку па выпуску многіх відаў крухмальнай прадукцыі; займае вядучыя пазіцыі па выпуску пладовых вінаў з натуральнай сыравіны айчынай вытворчасці...

Сёння можна толькі гадаць наконт таго, ці верыў хоць нехта ў далёкім 1927 годзе ў тое, што завод па перапрацоўцы сельгассыравіны, пабудавана ў пасёлку Весялова Барысаўскага раёна за два гады, на канавана вялікая будучыня, і яму суджана сваю гісторыю «пісаць» дзесяці гадоў. Наўрад ці... Але ж як слоў з песні не выкінеш, так і з працоўнай біяграфіі прадпрыемства, якое на пачатку свайго існавання вызначалася вельмі сціплымі вытворчымі магчымасцямі і было разлічана на перапрацоўку 20 тон бульбы ў суткі, не абмінуе найбольш значныя і важныя падзеі, якія маглі кардынальна ўплываць на лёсы людзей, што працавалі на Барысаўшчыне ў нялёгкае часы перадаваёнай і пасляваеннай мінуўшчыны. Дарэчы, нельга сказаць, што «сучасны» перыяд у жыцці харчовага камбіната «Весялова» (яшчэ некалькі гадоў таму — Весялоўскага крухмальнага завода), які ўмясціўся ў апошнія дзесяцігоддзі, быў простым. І толькі таму, што дзядзьненне вытворчых плошчаў і вырабленую на іх прадукцыю да неабходных еўрапейскіх стандартаў — працэс працяглай і складанай. Павышэнне дысцыпліны працы, тэхнічнае пераўзбраенне, асаенне новых перадавых тэхналагічных працэсаў — гэты пералік можна лічыць стартам для дасягнення гранд'ёзных перамен, якія напаткалі завод напрыканцы мінулага стагоддзя. Потым у модзе былі і іншыя тэрміны — пашырэнне асартыменту выпускаемай прадукцыі, павышэнне культуры працы, асаенне новых рынкаў збыту, атрыманне неабходнага прыбытку. Гэтыя і іншыя дасягненні паклалі пачатак фінансавай стабільнасці прадпрыемства, дастойны заробак яго работнікам і, што кананмерна, сфарміравалі ў вачах сваіх партнёраў і кліентаў імідж сур'ёзнага і надзейнага прадпрыемства. Асабліва гэта прыніма ўсевамяляць напярэдадні 80-гадовай даты з дня ўтварэння РВГУП «Харчовы камбінат «Весялова»...

Шматлікія ўзнагароды буйных рэспубліканскіх і міжнародных выстаў сведчаць пра ўзровень якасці вырабаў вяслоўскага завода.



ПАЛІТЫКА І МЭТЫ Ў ГАЛІНЕ ЯКАСЦІ

ВыСОКАЯ ЯКАСЦЬ — ДАСТУПНАЯ ЦАНА! Канцэпцыя, якой прытрымліваецца прадпрыемства, падкрэслівае важнасць якасці ва ўсім, што вырабляецца на заводзе. Палітыка ў галіне якасці рэалізуецца праз сістэму менеджменту якасці, распрацаванай, укараненай і функцыянальнай у адпаведнасці з СТБ УСО 9001 Якасць вырабленай прадукцыі забяспечваецца на аснове наступных прынцыпаў: • пастаянная арыентацыя на спажыўца; • поўнае ўцягванне работнікаў прадпрыемства ў працэс бесперапыннага паляпшэння якасці; • прыняцце рашэнняў, заснаваных на рэальных фактах; • узаемавыгадная адносіны з пастаўшчыкамі. НАШЫ МЭТЫ: • укараненне сучаснага тэхналагічнага абсталявання, а таксама удасканаленне і ўкараненне новых прагрэсіўных працэсаў, якія маюцца; • вытворчасць канкурэнтаздольнай прадукцыі, якая поўнасьцю адпавядала б патрабаванням НД і спажыўцоў; • пашырэнне кола спажыўцоў за кошт асаення вытворчасці натуральных высакіакасных вінаў, у тым ліку сідраў; • забяспечанне фінансавай стабільнасці прадпрыемства на аснове павышэння задавальнення спажыўцоў; • асаенне новых рынкаў збыту з выкарыстаннем перадавых метадаў менеджменту і маркетынгу; • павышэнне кваліфікацыі кадраў прадпрыемства.

Больш за 80 працэнтаў вырабленых за апошні год на прадпрыемстве вінаў былі прадстаўлены камбінатам на розных выставах і конкурсах і ўсе былі ўдастоены медалёў рознай вартасці. А гэта ўжо сур'ёзны паказчык якасці.

«Весялова» — імя, якое ведаюць, якасць, якой давяраюць

УСА СПРАВА Ў КРУХМАЛЕ...

РУП «Харчовы камбінат «Весялова» сёння — прызнаны лідар крухмальнай вытворчасці на прасторах СНД. Прадукцыя гэтага накірунку заўсёды вышэйшага гатунку і шырокага асартыменту. Усё абсталяванне лепшых айчынных і замежных вытворцаў. Прымяненне перадавых тэхналогій на вытворчасці даюна стала нормаю. Ультразвукавая апрацоўка малачка пры вытворчасці крухмалу, прымяненне фільтраў механічнай ачысткі артэзіянскай вады. Найменне крухмальнай прадукцыі, якая выпускаецца на РУП «Харчовы камбінат «Весялова», і вобласць іх прымянення: Крухмал бульбяны ДАСТ 7699 — выкарыстоўваецца ў розных галінах харчовай прамысловасці (кандытарскай, харчоваканцэнтратнай, мяса-малочнай, хлебапякарнай і інш.) у якасці загусчальніка і студнеўтваральніка, у хіміка-фармацэўтычнай прамысловасці ў якасці напаяльнага і таблечкаваных лекавых сродках і прысыпках, а таксама для тэхнічных мэтаў — вытворчасць дэкстрыну), у тэкстыльнай, папяровай і іншых галінах прамысловасці. Крухмал бульбяны мадыфікаваны «Амілацэтат М1», Е1420 — прымяняецца ў вытворчасці харчовых прадуктаў у якасці стабілізатара, загусчальніка ў сумесі з гідракалоідамі, а таксама можа быць выкарыстаны ў тэкстыльнай прамысловасці пры шліхтанні кудзелі. Крухмал бульбяны «Аксіяміл ОПВ» 1404 — прымяняецца ў якасці стабілізатара для вытворчасці збіўнога лукума, марожанага і іншых харчовых прадуктаў, а таксама жэлеўтваральніка для вытворчасці пластаванага мармеладу. Крухмал растваральны (ДАСТ 10163) — прымяняецца ў аксіляйна-аднаўленчых рэакцыях у вытворчасці індыхатараў і хімічных лабараторыях, а таксама ў папяровай прамысловасці для паверхневай праклейкі паперы і іншых галінах народнай гаспадаркі. Крухмал бульбяны ацэтат-адпаты, Е1422 (дакументацыя ў стадыі распрацоўкі) — прымяняецца ў вытворчасці кетчула ў сумесі з гідракалоідамі, малянзю, каўбасных вырабаў, а таксама для загусчэння малочных вырабаў у сумесі з гідракалоідамі. Дэкстрын (ДАСТ 6034) — прымяняецца ў розных галінах прамысловасці ў якасці клею.

Рэспубліканскае вытворча-гандлёвае ўнітарнае прадпрыемства «Харчовы камбінат «Весялова» — гэта:

- пладовыя віны; • вінаматырыялы пладовых; • крухмал бульбяны і яго мадыфікацыі; • дэкстрын; • сокі зброджана-спіртавыя, спіртавыя; • жэліруючы крухмал
- прадукцыя толькі на аснове натуральнай сыравіны; • даступныя цэны; • пастаяннае пашырэнне асартыменту; • зручнасць і даступнасць; • персанальная работа з кожным кліентам.

Традыцыйна самымі гарачымі месяцамі на харчовым камбінате ў Весялове з'яўляюцца ліпень, жнівень і верасень, калі жыхары Барысаўскага раёна актыўна здаюць на прадпрыемстве ягады, садавіну, бульбу. І робяць заўсёды гэта з вялікай ахвотай і аптымізмам. Што зусім не дзіўна: разлік за пастаўленую прадукцыю вядзецца з яе пастаўшчыкамі ў самыя сціплыя тэрміны.



На здымках: 1. На адным з участку вытворчасці. 2. Сыравіна — айчынная. 3. За дзейнасцю новай кацельнай устаноўкі сочыць аператар Юрыі СУПРАНОВІЧ. 4. Укладчыца бутэлек Алена КУКЕЛЬ.

ІСЦІНА Ў ВІНЕ...

Творчасці віна. І сёння РУП «Харчовы камбінат «Весялова» — адно з нямногіх у краіне прадпрыемстваў, якое выпускае прадукцыю толькі на аснове натуральнай сыравіны, захоўваючы пры гэтым канкурэнтныя цэны. Усе віны, што вырабляюцца вяслоўскімі вінарабамі, не маюць фарбавальнікаў і араматызатараў, а той водар, букет пахаў, якімі славіцца прадукцыя з маркай «Весялова», дасягаецца толькі за кошт багацця натуральных пладовых і ягадных сокаў. З году ў год на прадпрыемстве расце аб'ём перапрацоўкі яблыкаў і ягад, прычым яе акulturацыя (чорная і чырвоная парэчкі, аронія, вішня, маліна і інш.), так і дзікіх (журавіны, чарніцы, чырвоная рабіна і інш.). Сокі, якія з іх атрымліваюцца, маюць ярка выражаны водар і шырокую смакавую палітру. З 2004 года на прадпрыемстве ўкаранена прагрэсіўная тэхналогія прымянення розных доз сярнячана ангідрату на розных этапах — пачынаючы з моманту атрымання сокаў і заканчваючы іх захоўваннем, што дазваляе ўтрымліваць не толькі колер зброджана-спіртавых сокаў, але і іх бялагічную каштоўнасць, захоўваючы высокую полівітамінную актыўнасць. Дарчы, гэтая тэхналогія прымяняецца падчас прыгатавання вінаградных вінаў самых высокіх гатункаў. Віны з Весялова сёння вядомыя і маюць прызнанне не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Аб гэтым сведчаць шматлікія ўзнагароды ў кабінете дырэктара Мікалая Чарнышова. На прадпрыемстве жартуюць, што ў хуткім часе на сцяне не будзе месца, таму дзядзька пастаўца над адкрыццём музея.

Юген РАМАНАВЕЦ, вядучы тэхналаг РВГУП «Харчовы камбінат «Весялова»: «ЯКАСЦЬ — ВЫШЭЙ ЗА УСЁ» Мне вельмі прыемна адзначыць, што на камбінате «Весялова» над вытворчасцю віна сёння працуюць толькі на натуральнай сыравіне, якая вырошчваецца на беларускай зямлі, — лясных і садоных ягадах, а таксама садавіне. Мне часта даводзіцца чуць, што віно — гэта ўдзел вінаградараў. Я ніколі не пагаджуся з гэтым сцвярджэннем і прывяду шмат козыраў пладовых вінаў над вінаграднымі. Бадай, нікому не трэба расказваць, што ў свеце ёсць сотні гатункаў вінаград. Але ж чым яны адрозніваюцца ад аднаго? Адкажу: утрыманнем цукру, араматычных і фарбавальных кампанентаў. А цярп давайце паглядзім на пладовае вінаробства. Багацейшая палітра садавіны і ягад: лясныя — брусквіны, журавіны, чарніцы, рабіна... садоныя — яблыкі, чорная і чырвоная парэчкі, маліна... Усе ведаюць, наколькі яны карысныя для здароўя. Таму прадукцыю, якая атрымліваецца з гэтага вітамінага «набору», язык не паварочваецца назваць «чарнілам». Я гэта кажу не дзеля чырвонага слоўца і не заклікаю піць. Зусім не. Проста мне хацелася б у чарговы раз падкрэсліць якасць канечнай прадукцыі, якая штогод пацярпеўшае працэс прыгатавання ў нашай тэхналагічнай службе, ад майстэрства і арыганальнасці задумаў якой вельмі шмат залежыць. Скажу вам, што сёння ў творчым партфелі тэхналогій прадпрыемства — каля 30 найменняў пладовых вінаў. І гэта не мяжа...



Дарэчы, у бліжэйшых планах завода — аднаўленне выпуску такога яблычнага напою, як сідр. Гэта лагічна, бо прыкладна 90 працэнтаў пладова-ягаднай сыравіны, якая паступае на прадпрыемства, — гэта яблыкі. Паўна, многія ведаюць, што заканадаўцамі моды на выроб і ўжыванне сідра з'яўляюцца французцы. Невыпадкова, назва слабаалкагольнага яблычнага напою пайшла ад французскай правінцы Сідр. Для недасведчаных скажу, што сідр — гэта зброджаны натуральны яблычны сок, які на стол можа падавацца «сухім» альбо падсалоджаным ці газаваным ірыстым напоём. Не хацелася б удавацца ў падрабязнасці наконт карысці гэтага яблычнага прадукту. Тым не менш... Кажуць, што французы не пакуюць ад вырачнакаменнай хваробы таму, што кожны дзень ужываюць па шклянцы сідра. Не ведаю, праўда гэта ці не, але тое, што сідр — народны напоі — не паспрачаешся. Таму зараз нам хацелася б адрадыць тэхналогію вытворчасці сідра. Упэўнены, што ад гэтага выйраюць усё — спажыўцы, завод, дзяржава... Зрэшты, мы заўсёды ставілі перабод менавіта такую мэту, выпускаючы ўвесь асартымент прадукцыі на харчовым камбінате «Весялова», і дабіваліся яе. Хочацца верыць, што так будзе і на гэты раз.

Участак па вытворчасці вінаматырыялаў працуе на італьянскім абсталяванні Velo 15 ёмкасцяў па 5 тысяч дэкалітраў кожная і 2 ёмкасці па 100 тысяч дэкалітраў. Магутнасці ліній разліву дазваляюць вырабляць 4,5—5 тысяч дэкалітраў вінавай прадукцыі ў суткі.



На здымках: 1. Тут захоўваецца сыравіна. 2. Тэхналаг-лабарант Іна ГАКУЦЬ. 3. Якасць прадукцыі вызначае мікрабіялаг Святлана ХАЦКЕВІЧ. 4. Нядаўна на прадпрыемстве ўстаноўлены высокаэфектыўныя фільтры вады.

ПАНЯДЗЕЛАК, 14 МАЯ

6.05, 16.40 Серыял «Набярэжная Арфеўр, 36». 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 23.55 Навіны. 7.05, 9.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы! 7.25, 8.25, 14.50 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45 Зона Х. 9.05, 19.55 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні». 9.50 «Панарама тыдня». 11.00, 17.45 Серыял «Каханне як каханне». 12.10 Кamedыя «Трэст, які лопнуў». 13.30 Дак. серыял «Акадэмія футбола». 13.55 У свеце матораў. 14.25 Вакол планеты. 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.30 «Europulse». Дзёнік «Еўрабачанне-2007». 15.45 Культурныя людзі. 16.10 Фігуры. 18.50, 0.15 Зона Х. 19.35 Час спорту. 21.00 Панарама. 21.40 Дак. фільм «Планета коней». «Татам». 22.05 Баявік «Наёмнікі». 0.20 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэасачасініс. 0.50 Усе стыхіі.

12.25 Вас выклікае Спартландыя. 13.00 Школа рамонту. 13.50 Кінааповесць «Санта Лючыя». 15.35 Дак. серыял «Мільён пытанняў аб прыродзе». 16.10 Мультсерыял «Кругом шлішны!»-4. 16.35 Серыял «Таямнічы востраў». 19.25 Ядзім дома. 20.00 Кальханка. 20.20 Беларуская часінка. 22.15 «Хакей. Формула гульні». 22.40 Футбол. Чэмпіят Англіі. Прэм'ер-ліга. Агляд тура. 23.35 Серыял «Чаго баюцца мужчыны, або Сякс у невялікім горадзе».

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30 «Тыдзень». 8.45 «Вялікае снаданне». 9.20 «Народжаныя ў СССР». 10.00 «Спартыўны тыдзень». 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 10.40 «3 дакладных крыніц». 11.00, 18.25 «Пяць мінут да метро». Серыял. 12.00 «Фірменная гісторыя». Серыял. 13.00 «Есць кантакт». 13.50 «Прыватныя гісторыі». 14.40 «Браты». Мультсерыял. 15.05 «Чэмпіят свету на ралі-2007». Аргенціна. 16.00 «Культурнае жыццё». 16.50 «Бабскі бунт». Ток-шоу. 17.30 «Званая вясцра 3». 20.05 «СТБ-спорт». 20.20 «Добры вечар, малышы». 20.30 «Добро пожаловаться». 20.50 «Салдаты 12». Серыял. 22.00 «Рэпарцёр СТБ». 22.55 «Студэнты 2». Серыял. 23.50 «Сталічны футбол». 0.20 Маст. фільм «Герой».

6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Казахстан: старонкі гісторыі. 9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння. 9.30 Любімыя акцёры: Алег Табакоў. 9.45 Казка «Кароль-алень». 12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Маст. фільм «Пятля». 1-я серыя. 13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс «Лётны атрад». 15.00 «Хіт-экспрэс». 16.00 Серыял «Максімо ў мым сэрцы».

7.00 Ранішня падзарадка. 8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод». 8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 У гэты дзень. 9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс». 9.55, 21.20 Серыял «Апошні браніаезд». 10.40, 17.00 Дак. серыял «Архітэктурныя шэдэўры». 11.10 Добрая навіны. 11.50 Тэлебарометр. 11.55 «Спявай, душа!».

6.00 Зараджайся! 7.30 «Разам». 8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці». 8.45 Казахстан: старонкі гісторыі. 9.00, 20.00 Рэспубліка — сёння. 9.30 Любімыя акцёры: Алег Табакоў. 9.45 Казка «Кароль-алень». 12.00, 22.25 Студыя 60—90. 12.15, 22.30 Маст. фільм «Пятля». 1-я серыя. 13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс «Лётны атрад». 15.00 «Хіт-экспрэс». 16.00 Серыял «Максімо ў мым сэрцы».

7.00 Ранішня падзарадка. 8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод». 8.50, 15.50 Навіны культуры. 9.00 У гэты дзень. 9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс». 9.55, 21.20 Серыял «Апошні браніаезд». 10.40, 17.00 Дак. серыял «Архітэктурныя шэдэўры». 11.10 Добрая навіны. 11.50 Тэлебарометр. 11.55 «Спявай, душа!».

СЕРАДА, 16 МАЯ

5.55, 16.40 Серыял «Набярэжная Арфеўр, 36». 6.45, 0.45 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.20 Навіны. 7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 Добрай раніцы, Беларусь! 7.20, 8.20 Ты ўбачыш Першы! 7.25, 8.25, 11.50 Дзелавое жыццё. 7.45, 8.45 Зона Х. 9.10, 19.55 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні». 9.55 Здароўе. 10.25, 17.45 Серыял «Каханне як каханне». 11.25 Дак. цыкл «Планета коней». «Інтуйтыўны бок чалавека». 12.10 Зямельнае пытанне. 13.35 Кamedыя «Трэст, які лопнуў». 14.00 Дак. серыял «Акадэмія футбола». 14.25 Час кіно. 15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.30 Мультфільм. 15.40 Серыял «Старшакласнікі». 16.10, 1.00 Серыял «Дзядуля маёй мары». 18.50, 0.45 Зона Х. 19.35 Тэма Весе. 21.00 Панарама. 21.40 «Сава сярод чужых». Відэафільм АТН. 22.05 С. Уівер у трылеры «Імітатар».

12.35 Шок-О-Лад. 13.30 «Слова пісьменніка». 14.00 «Тэатр. Выбранае». 14.40 «Сезон у дачы». 15.15 «Як гэта робіцца». 16.10 Мультсерыял «Вакол шлішны!»-4. 16.35 Серыял «Таямнічы востраў». 20.05 Кальханка. 20.20 Беларуская часінка. 21.10 Дак. фільм «Прыступкі». 21.40 Футбол. Кубак УЕФА. Фінал. 23.40 «Проста праграма».

6.05, 17.20 «Міншчына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаецца раніца». 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны». 8.40 «Аўтапанарама». 9.00, 20.50 «Салдаты 12». Серыял. 10.00 «Гарачы лёд». 10.40 «Тэма дня». 10.45 «Урокі англійскай». 11.00, 18.25 «Пяць мінут да метро». Серыял. 12.00 «Фірменная гісторыя». Серыял. 13.00 «Родная песня Ваявода». Відэафільм. 13.50, 22.55 «Студэнты 2». Серыял. 14.50 «Браты». Мультсерыял. 15.15 «Як вам прыйшло ў скрутку...» Алег Елісееў. 16.00 «Новыя падарожжы дзілетанта». 16.50 «Бабскі бунт». Ток-шоу. 17.30 «Званая вясцра 3». 20.05 «СТБ-спорт». 20.20 «Добры вечар, малышы». 20.30 «Закон і крымінал». 22.00 «Мінск і мінчане». 23.50 «Рэактыўны бокс». 0.20 «Цвет нацыі». Серыял. 1.10 «Баец». Серыял.

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50, 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50, 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50, 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50, 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

17.00 «Самыя прыгожыя дамы». 18.00 Акцэнтны. 19.15 Серыял «Пецябургскія тайны». 19.15 «Цік-так». 19.30 Крэва, 17. 21.00 Серыял «Чорны спіс». 22.00 Акцэнтны+.

7.00 «Сад і агарод». 7.05, 21.00, 23.30 «Метэапрагноз». 7.10 «На рыбалку з Юрыем Заслаўскім». 7.20 Маст. фільм «Выстрал». 8.45 «К-гульня». 9.00 «Клуб 700». 9.30 Гурман-клуб. 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні». 11.00 Маст. фільм «Стыльная штурка». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 16.55 Навіны кіно. 17.00 Серыял «Свавольнікі». 17.30 «Мультпарад». 19.00 Дак. серыял «Гісторыя жываціў». 19.30 «Сад і агарод плюс». 19.45, 21.05 «Распродаж. Навіны. Акцыі». 19.50 Серыял «Лічбы». 20.45 «Вечарніца». 21.10 Трылер «Дракула».

5.00 Канал «Настрой». 7.15, 17.50 «Расплата за грахі». Серыял. 8.10, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.15 «Сватанне гусара». 9.50 «Дэтэктыўныя гісторыі». «Цана за жыццё — 500000\$». 10.15, 0.15, 4.45 Патроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падазе. 10.45 «Пастскрыптурм». 11.55 Момант ісціны. 12.45 «Доказы віны». «Вальпуріева ноч». 13.50 Мультпарад.

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Раман з серыяла». 10.05 Пакой смеку. 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Меладрама «Маё жыццё без мяне». 16.25 «Ха». Маленкія кamedыі. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 19.55 Серыял «Здзелка». 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі+.

6.00 «Сёння раніцай». 9.00 «Агляд». 9.30 «Чыстасардачне прызнанне».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

ФІЛЬМ ДНЯ

АНТ 23.25 «КАЛІ ЗМОУКЛІ СТРЭЛЫ» (ЗША, 2002 г.) Узнагароды: прыз глядацкіх сімпатый на МКФ у Санта-Круз (ЗША, 2002 г.). Не ў сілах дабіцца адказаў ад панурай, нелюдзімай дзяўчыны, паліцыя прымушае яе наведваць у балачны панаранены школьніку, спадзеючыся, што ў іх размоваў усплыве ісціна. Здаецца, што ў нефармалькі Ліліі і выдатнік Дзіяны няма нічога агульнага, але неўзабаве паміж імі завязваюцца дзіўныя адносіны.



Ліза — рашучая і самастойная жанчына. Але ўся не рашучасць хутэй ад адцаю, таму што лобач няма моцнага плеча.

Рэжысёр — Пол Райан. У ролях: Бізі Філіпс, Эрыка Крыстэнсен, Віктор Гарбер, Рафэл Сбардж, Кен Джонкінс, Холанд Тэйлар.

14.15, 20.50 Серыял «Свой-чужы». 15.10 «Жанчыны погляд». 15.40, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 16.25 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 19.40 Серыял «Пад Вялікай Мядзведзіцай». 1-я серыя.

7.10 Серыял «Дарогі, якія мы выбіраем». 8.45 «Топ-8». 9.00, 17.30 «Мультпарад». 9.30 «Адукацыйнае адпачынак». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні». 10.50 «К-гульня». 11.00 Маст. фільм «Тыгр, які крадзеца, дракон, які затаіўся». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 17.00 Серыял «Свавольнікі». 19.00 «Гурман-клуб». 19.20 «Навіны кіно». 19.40, 21.05 «Распродаж. Навіны. Акцыі». 19.45 Серыял «Справядлівае справа». 20.45 «Вечарніца». 21.10 Маст. фільм «Дзве вясмы». 23.35 «Начны тэлечат».

6.00 «Сёння раніцай». 9.05 «Наша ўсё!». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 10.20 «Пакой адпачынку». Аляксандр Сакалоў. 10.50 «Крымінальная Расія». 11.10 Серыял «Дальнабойчыкі». 12.10 «Дзве праўды». 13.20 Серыял «У крузе першым».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 12.00 «Кулінарны паядынак». 11.15 «Кватэрнае пытанне». 12.10 «Следства віль...». 13.30 Серыял «Адакват». 15.00 «Асабліва небяспечны!». 15.30, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 16.25 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 19.40 Серыял «У крузе першым». 20.45 Серыял «Свой-чужы». 22.25 Серыял «У.Е.»- 1-я серыя. Палкоўнік ФСБ Чарноў дваіццаць пяць гадоў служыў верай і праўдай, а непатрэбным стаў за адзін дзень. Яго адправілі на пенсію. Праўда, да справы судзец Чарноў не даўлося.



5.00 Канал «Настрой». 7.15, 17.50 «Расплата за грахі». Серыял. 8.10, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.15 «Сватанне гусара». 9.50 «Дэтэктыўныя гісторыі». «Цана за жыццё — 500000\$». 10.15, 0.15, 4.45 Патроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падазе. 10.45 «Пастскрыптурм». 11.55 Момант ісціны. 12.45 «Доказы віны». «Вальпуріева ноч». 13.50 Мультпарад.

9.30 Мотаспорт па выадных. 10.00 Супербайк. Чэмпіятат свету ў Італіі. 11.00 Футбол. Кубак УЕФА. 1/4 фіналу. 13.00, 16.00 Веласпорт. «Тур Італіі». 14.00 Тэніс. Турнір WTA ў Італіі. 18.30, 1.00 Футбол. Еўрагалы. 19.15 Вось гэта дзіва!!! 19.45, 2.15 Тэніс. «На шляху да Ралан Гароса». 20.00 Сумо. 21.00 Покер. Еўратур. 22.00 Буйкор. Зал славы. 23.00 Байцоўскі клуб. 1.45 «Eurosport Buzz».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Раман з серыяла». 10.05 Пакой смеку. 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Меладрама «Маё жыццё без мяне». 16.25 «Ха». Маленкія кamedыі. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 19.55 Серыял «Здзелка». 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі+.

6.00 «Сёння раніцай». 9.00 «Агляд». 9.30 «Чыстасардачне прызнанне».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

ФІЛЬМ ДНЯ

ПЕРШЫ 22.05 «ІМІТАТАР» (ЗША, 1995 г.) Узнагароды: прызы МКФ паліцэйскіх фільмаў у Когнаке (Францыя, 1995 г.). Маньяк надзвычайнага розуму і вынаходлівасці кідае выклік, прымушаючы судовага псіхятра ў нейкі момант гуляць па яго правалі.



Рэжысёр — Джон Эміел. У ролях: Сігурні Уівер, Холі Хантэр, Дэрмот Малруні, Уільям МакНамара, Хэры Конік-мал., Дж.І. Фрыман, Уіл Патэн.


14.15, 20.50 Серыял «Свой-чужы». 15.10 «Жанчыны погляд». 15.40, 18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне». 16.25 Серыял «Вяртанне Мухтара-2». 19.40 Серыял «Пад Вялікай Мядзведзіцай». 1-я серыя.

7.10 Серыял «Дарогі, якія мы выбіраем». 8.45 «Топ-8». 9.00, 17.30 «Мультпарад». 9.30 «Адукацыйнае адпачынак». 9.50, 18.00 Серыял «Палюбоўнікі пустыні». 10.50 «К-гульня». 11.00 Маст. фільм «Тыгр, які крадзеца, дракон, які затаіўся». 13.00 «Лаві момант!». 13.15 «Тэлечат — «8 канал». 16.30 «Жыццё, поўнае радасці». 17.00 Серыял «Свавольнікі». 19.00 «Гурман-клуб». 19.20 «Навіны кіно». 19.40, 21.05 «Распродаж. Навіны. Акцыі». 19.45 Серыял «Справядлівае справа». 20.45 «Вечарніца». 21.10 Маст. фільм «Дзве вясмы». 23.35 «Начны тэлечат».

6.00 «Сёння раніцай». 9.05 «Наша ўсё!». 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сёння. 10.20 «Пакой адпачынку». Аляксандр Сакалоў. 10.50 «Крымінальная Расія». 11.10 Серыял «Дальнабойчыкі». 12.10 «Дзве праўды». 13.20 Серыял «У крузе першым».

7.00 Добрай раніцы, Расія! 9.15 «Елісееўскі. Караць. Нельга памілаваць». 10.00, 19.55 Серыял «Здзелка». 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 Весткі. 11.30, 14.20 Мясцовы час. Весткі—Масква. 11.50, 21.00 Серыял «Смерць шпіёнам». 12.45 Серыял «Саламея». 13.40 Весткі. Дзяжурная частка. 14.40 Ток-шоу «Прыватнае жыццё». 15.30 Суд ідзе. 16.40 Мясцовы час. Весткі—Маскоўская вобласць. 17.10 Серыял «Кулагін і партнёры». 17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 22.00 Серыял «Закон і парадак». 23.10 Весткі +. 23.25 «Амерыка-мама. Дзеці на экскрэт». 0.15 Дэтэктыў «Трыстан». Алібавіцкая серыя загадкавыя смерці маладых жанчын. Да ўсіх ахвяраў ухосці слачатку прыгожа заляцаўся, дарчы раман «Трыстан і Ізаольда»...

14.30 «У цэнтры падзей». 15.30 Новая «Часінка». 16.55 Дзелавая Масква. 17.20 Яфім Шыфрын у праграме «Запрашае Барыс Ноткін». 18.55 Лінія абароны. 20.05 Маст. фільм «Робін Гуд — прынец зладзеяў».



Радавы замак рыцара Робіна разбураны, а бацька забіты ноцінгемскім шырфам. Пакаўчыма адмоўчыць, ён набірае каманду і ўзякка



6.00, 16.50 Серыял «Набярэжная Арфеўр, 36».

6.50, 0.25 Дзень спорту. 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.00 Навіны. 7.05, 9.05 Прас-агляд. 7.10, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».

7.20, 8.20 «Ты ўбачыш Першы?».

7.25, 8.25, 11.50 «Дзелавае жыццё». 7.45, 8.45 Зона Х. 9.10, 19.55 Серыял «Адчайныя хатнія гаспадыні».

9.55 «Шпілька». 10.30, 17.50 Серыял «Кашанне ак кашанне».

11.25 «Небылицы старога горада». Відэафільм АТН.

12.10 «Сфера інтарэсаў». 12.30 Драма «Крымінальны талент».

14.05 Дак. серыял «Акадэмія футбола».

14.30 «Альманах падарожжаў».

15.15, 19.20 Навіны рэгіёна. 15.30 Мультфільм.


15.50 Серыял «Старшаслаўскі».

16.20, 0.35 Серыял «Дзядуля маёй мары».

19.35 Зона Х. 21.00 «Панарама».

21.40 «Культурны людзі». 22.05 Дэзактыў «Адкрытае акно».

Пасялягачная траўма стала самай сапраўднай праверкай для іх адноснаў.



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 23.25 Нашы навіны.

9.05 «Наша раніца».

9.55 Серыял «Сёстры па крыві».

10.05 Серыял «Застацца ў жыццё».

11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.40 Навіны спорту.

11.10, 21.05 Серыял «Не радзіца прыгожай».

12.00 «Малахаў».

13.10 Серыял «Свой-чужы».

14.05 «Дэзактыў».

14.35 «Кантрольная закупка».

15.05 «Доктар Курпатаў».

16.15 «Жывы Агулдава».

17.10 «Нахай гавораць».

18.20 Серыял «Сябры».


18.55 «Поле судаву».

20.00 Час.

22.05 «Сярэброна грамафон».

23.45 Што? Дзе? Калі?

1.15 Маст. фільм «Штосыці яшчэ».



7.00 «Ранішня падзардак».

8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод».

8.50, 15.50 Навіны культуры.

9.00 «У гэты дзень».

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс».

9.55, 21.20 Серыял «Оперы». Хронікі забойнага аддзела-3».



6.35 Дзень спорту.

6.45 Мультфільмы.

7.25 Дак. серыял «Аматыры жыццё».

7.30 «Добрай раніцы, Беларусь!».

9.00, 12.00, 15.00, 19.00 Навіны.

9.05 Здароўе.

9.45 «Тайны смак».

10.15 «Шпілька».

10.50 «Альманах падарожжаў».

11.20 «Вось такія пірагі».

12.10 Маст. фільм «Жалезныя гульні».

13.35 «Маря аднаго свету».

Відэафільм АТН.

14.05 Парламент у асобах.

14.30 Існасць.

15.10 Навіны рэгіёна.

15.30 «Зямельнае пытанне».

15.50 Галерэя вобразаву.

16.25 Кухня гумару.

17.00 Зона Х.

17.25 Вакон планеты.

17.55 «Ваша лато».

19.10 Камедыя «Выхадзі за мяне».

20.10 Панарама.

21.40 Меладрама «Бляшаны кубак».

0.05 Музычны плей-оф.

Дзвінкі.

0.35 Баявік «Арэна смерці».

6.15 «Дэзактыўныя гісторыі»: «Фальшываменачкі».

7.00 «Ваенная тайна».

7.45 «Анфас».

8.00 «Прыгоды кенгуряты».

8.25 Серыял «Трое зверху».

9.10 «Голы кухар».

9.45 «Наш дом».

10.10 «Мінік і мічане».

10.40 «Дэзактыўныя гісторыі»: «Ахвяры хворага розуму».

11.30 «Лёсу свайго гаспадыні».

12.00 Серыял «КДБ у смюкіну».

13.00 «Огі і прускаі». Мультсерыял.

13.45 Меладрама «Агладзісменты, агладзісменты...».

15.15 «Народжаныя ў СССР».

16.00 «Надзвычайныя гісторыі»: «Музыканцкая пластыка, або Чалавек без твару».

16.55 «Відзьма-нявідзьма».

17.30 «Наша справа».

17.40 «Невергагодныя гісторыі».

18.05 «Рэтраманія».

19.30 «24 гадзіны».

20.00 «СТБ-спорт».

20.10 Драма «Кірмаш славалюбоўца».

Ці маглі ў той дзень самя Коулаў ведаць, што навінае жадане пракаціцца на айта-мобілі пераверне ўвесь іх свет.

0.55 Маст. фільм «Забойства ў дзень вясяля».

Халасціцкі «хлупаеці» — не

8.45 Хто лепшы за нас? 9.00 Даведнік. 9.30 Ток-шоў «Спрэчная тэрыторыя».

10.30 Дак. серыял «Гісторыі значнасці».

12.00, 22.25 Студыя 60—90.

12.15, 22.30 Кіно-Індыя «Махараджа».

13.45 Урокі англійскай мовы. 14.00 Дзіцячы сеанс. «Прыгоды лінгвіянаці Лоло».

15.00 Дак. серыял «Слішкі общества».

16.00 Серыял «Максімо ў мам сарці».

17.00 Дак. серыял «Вісельныя вар'яцтвы».

18.00 Акцэнты.

18.15 Парад парадаў: А. Апіна.

19.15 Канцэрт «Музычная гасцёўня».

19.45 «Цік-так».

20.00 Лепшае з «Джэнтльмен-шоу».

21.00 Серыял «Бушыдо — шлях воіна».

22.00 Акцэнты+.

6.05, 17.20 «Мінччына». 6.15, 7.40 «3 чаго пачынаеца раніца».

7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».

8.40 «Аўтапанарама».

9.00 Серыял «Салдаты 12».

10.00 «Сталкер».

10.40 «Тэма дня».

10.45 «Наша справа».

11.00, 18.25 Серыял «Паць мінут да метро».

12.00 Серыял «Фірменная гісторыя».

13.00 «Асабісты інтарэс». 13.50 Серыял «Студэнты 2».

14.50 «Братці». Мультсерыял.

15.15 «Відавочна прадастаўляе: самае шакіруючае».

16.00 «Ёсць кантакт».

16.50 «Бабскі бунт». Ток-шоў.

17.30 «Званая вярца 3».

20.05 «СТБ-спорт».

20.20 «Добры вечар, малышы».

20.30 Камедыя «Сапраўдныя бландзінка».



Сэксуальная брутэтка Мег Пітэрс няк не можа знайсці сабе ідэальнага мужчыну. У адчай яна вырашае праверыць, ці праду кажуць, што ўсім бландзінкам шанцуе ў каханні?

22.55 «Відзьма-нявідзьма».

23.30 «Бла-бла-шоў».

0.45 Баявік «Кветка каля дарогі».

2.15 «Па поўнай праграме».


8.00, 17.30 Серыял «Салодкі плод».

8.50, 15.50 Навіны культуры.

9.00 «У гэты дзень».

9.05, 18.30 Серыял «Гарадскі раманс».

9.55, 21.20 Серыял «Оперы». Хронікі забойнага аддзела-3».



6.00 Зараджайся!

7.30 Серыял «Пецярбургскія тайны».

8.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».

23.25 Камедыя «Выхавальнікі».

1.45 «Рэкламы аблом».

2.10 Камедыя «Сапраўдныя бландзінка».

6.00, 15.00 Дак. серыял «Хіт-парад дзікай прыроды».

7.30 Мультсерыял.

8.00 Дзіцячы серыял.

8.30 Даведнік.

9.00, 17.00 Камедыйныя казкі.

9.30 «Хіт-экспрэс».

10.30 Лепшае з «Джэнтльмен-шоу».

11.00 Мар, дзейнічай, будзь!

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 «Навіны Садружнасці».

12.00 Любымія акцёры: А. Філіпенка.

12.15 Казка «Там, на няведзенай дарожка».

14.00 Студыя 60—90».

14.15 Казахстан: старонкі гісторыі.

16.00 Аднакашнікі: камсануаты.

18.15 Чамадан гісторыі.

18.45 На мыха магчымага.

19.45 «Цік-так».

20.00 Спецыяльны рэпартаж.

21.00 Маст. фільм «Максімальная рызыка».

22.50 Серыял «Вядзьмак».

9.00 «Сад і агарод».

9.05, 21.00 «Метазпаганоз».

9.10 «Азінка ў кубе».

9.30 «Дзіно».

9.55 «К-гульня».

10.00 «Каралі муай тай».

10.15 Маст. фільм «Сквіцы».

12.30 Серыял «Графіня дэ Мансаро».

13.30 Дак. фільм «Дзіўныя камяні».

14.00 «Змяні свой свет».

15.30 «К-віда для дзіцей».

15.30 «Мультпарад» па выданні».

16.30 «Адушкваецца адлачынак».

17.00 Маст. фільм «Нябесныя рыцары».

18.45 «Сад і агарод плюс».

19.05, 21.00 «Распродаж. Навіны Акцыі».

19.05 Драма «Абжора».

20.45 «Вечарніца».

21.10 Трылер «Хуткасць».

23.30 «Начны тэлечат».

7.00, 11.00, 14.00, 20.00 Весткі.

7.10 Добрай раніцы, Расія!

8.30 Ваенная праграма.

8.50 Ранішня пошта.

9.20 Клуб «Тэатр + Тв». Юбілей тэатра ім Вахтанга.

11.10 Мясцовы час. Весткі—Масква.

17.45 Серыял «Анёл-ахоўнік». 18.50, 23.00 Весткі—Беларусь. 19.45 Добрай ночы, малышы! 19.55 «Юрмала». 21.00 Баявік «Варожыя воды». Савецкая падводная лодка з ядзернымі боеагалоўкамі зайшла ў тэрытарыяльныя воды ЗША, дзе сутыкнулася з амерыканскай субмарынай. 23.10 Дэзактыў «Стамбульскі транзіт».

6.00 «Сёння раніцай». 9.05 «Наша усё!».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сёння.

10.20 «3 днём нараджэння».

10.45 Дак. серыял «Перамошчы смерць».

11.15 Серыял «Дальнабойшыцы».

12.05 «Дзве праўды».

13.25 Серыял «Пад Вялікай Мядзведзіцай».

14.15 Серыял «Вуліцы разбійных ліхтары-6».

15.05 «Авіатары».

15.35 «Агляд. Выратавальнікі».

16.25 Серыял «Вяртанне Мухтара-2».

18.30 «Агляд. Надзвычайнае здарэнне».

19.45 «Следства вялі...».

20.40 Трылер «Турбелінасць-2. Страж павету».

Група амерыканцаў, якія толькі што закончылі пошукавы курс па пазбаўленню ад страху павету, вырашае адзначыць гэты на борце самалёта.

22.35 Трылер «Прывід і цэпра».

Малады, але ўжо зарэкамендаваўшы сябе ваенны інжынер, атрымавае заданне ў самага каротка тэрміны пабудавать мост праз раку ў Афрыцы.

5.00 Канал «Настрой».

7.20, 17.50 Серыял «Распалата за грахі».

8.15, 13.45, 17.15, 18.50 «Гісторыя дзяржавы Расійскай». 8.20 Маст. фільм «Пачатак». 10.15, 23.20, 5.05 Пятроўка, 38. 10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Падаеі. 10.45 «У цэнтры увагі». «Забіты пры выкананні».

11.20, 2.15 Серыял «Адна справа на дваіх».

12.25 Камедыйны серыял «Залатая цэшка».

13.50 Небяспечная зона.

14.30 Серыял «Вяртанне трышчатага».

15.30 Новая «Часінка».

16.55 Дзелавае Масква.

17.20 Нашы любімыя жыццёвы.

18.55 «У цэнтры увагі». «Маладзільныя яблыкі».

20.05 «Цыркавая трагедыя». Дак. фільм.

20.55 Момент ісціны.

21.50 «Народ хуча ведаць».

22.50 Падаеі. 25-я гадзіна.